


Ба.53.931

Я.МАЛУР


бес

# СЫН ВАДЫ





B M-35



СЫН ВАДЫ

Задумано и написано  
А. С. Пушкин

222222

22

Ба 53931  
5  
м-12

ЯНКА МАЎР

# СЫН ВАДЫ

Аповесьць з жыцьця  
на Вогненнай зямлі

Бел. здрав.  
1991 г.



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1928



# С П И Б А Д П I

1-ая друкарня Беларускага  
Дзяржаўнага Выдавецтва.  
Заказ № 275. 5.000 экз.  
Галоўлітбел № 411.

25.4.2009

БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ КНИГА  
— МІНСК — 1988

## I.

**Морскія людзі.—Дзіўны горад.—Раздураныя кісяніты.—  
Лодка ў паветры.**

Трэці дзень злуе бура. Халодны васеніні дождж пырскае без перапынку, хоць стаіць лета: сънежань месяц. Дажджавая заслона схавала ўсе горы: толькі бліжэйшыя скалы нявыразна чарнеюцца. Наверсе съвішча вецер, недзе далёка чуецца як раве мора, але тутака, у гэтым калідоры між стромкіх скал, адносна яшчэ ціха. Часам уварвецца і сюды вецер, загудзе, завые, як злоўлены зывер, але вузкую стужку вады расхваляваць ня можа. А потым ізноў спакойна, толькі дождж булькае па вадзе ды наверсе вецер шуміць.

І трэці дзень, зашыўшыся ў шчыліну між скал, стаіць лодка Тойдо. Палова яе добра схавана пад страхой; сюды дождж амаль не дасягае. Тутака і разъмясьцілася ўся сям'я Тойдо: жонка, 19-гадовы сын Манг і двое малодшых дзяцей—дзяўчынка дзесяці год і шасцігадовы хлопчык.

Але з другога краю дождж у лодку лълецца.

— Вылівайце ваду!—час ад часу загадвае бацька. І тады дзеці чарапкамі і рукамі пачынаюць выплёнваць ваду з чаўна.

І так трymаюцца трэці дзень.

Можа вы падумаеце, што гэта якія-небудзь няўдалыя падарожнікі чакаюць у дарозе, пакуль скончыцца нянасьце?

Не, гэта звычайная сям'я ў звычайных абставінах. Нікуды яны не съпяшаюцца: яны ў сваім даме—на лодцы. Зразумела, і яны жадаюць, каб дождж хутчэй скончыўся, але гэта ня надта ім рупіць, бо і дождж гэты таксама звычайнае зьявішча. І ўлетку, і ўзімку—ён заўсёды васеніні, халодны і цягнецца бывае цэлымі тыднямі.

Розыніца паміж летам і зімою толькі тая, што ўлетку ўсё-ж такі крыху цяплей, часам бывае  $15^{\circ}$  цяпла, часцей выпадаюць сонечныя дзянькі, і нават раз у год здараецца на вальніца з громам і маланкаю, а ўзімку разам з дажджом часта ідзе снег, але марозу, як гэта мы разумеем, усё роўна няма.

Там наверсе, на горах, мароз бывае, снег застаецца і ўлетку, і ледавікі съпускаюцца ўніз, але тут, на вадзе, можна сказаць, заўсёды восень.

Вось чаму нашы жыхары былі спакойны і ня лічылі сябе няшчаснымі.

Народ гэты, так званыя фуіджы, здаўна ўжо жыве такім чынам у заходній частцы Агнёвой Зямлі і бліжэйшых астраўах ля Паўднёвой Амэрыкі, або, лепш сказаць, ля Магелянавай пратокі.

Калі бываюць людзі горныя, стэпавыя, людзі лясоў і г. д., дык тутака мы маем людзей мора, якія нараджаюцца, гадуюцца, жывуць і паміраюць на вадзе, на моры.

Жыцьцё, як мы бачым, не салодкае. Чаму-ж яны абрали сабе гэткі спосаб жыцьця?

Вельмі проста, бо на зямлі яшчэ горш, бо сядзець на голым камені сярод вады зусім немагчыма. І яны дапасавалі сваё жыцьцё да вады.

І ўвесь іх выгляд дапасаваўся да іх жыцьця. З прычыны таго, што ўвесь свой век яны праводзяць скурчыўшыся на лодцы, што яны ня маюць магчымасці разъмяць сваё цела,

яно стала нейкае мяккае, пухкае, круглае, нібы раздутае, а рукі і ногі тонкія і кволыя. Асабліва кідаліся ў вочы малень-кія дзеци: гэта былі нібы пузыры, у якія ўторкнуты тонкія дубцы.

Колер скуры брудна-жоўты, твар шырокі, вочы вузкія, але не касыя, як звычайна ў жоўтых людзей, а нос роўны, прости, нават прыгожы. Валасы чорныя, доўгія, спускаюцца ўніз, як кара, і каб іх не вырывалі съпераду, то чалавек і съвету ня бачыў-бы.

Ня гледзячы на халодны клімат, яны былі голыя, але ў кожнага з шыі спускалася скура якога-небудзь морскага зывера—маржа, морскага катка. Гэтыя скуры трэба лічыць не адзеньнем, а заслонай ад ветру. Імі прыкрывалі той бок, адкуль дзьмуў вецер, а другі бок заставаўся голым.

Тут-ж на лодцы была і ўся гаспадарка сям'і: гліняныя гарш-кі, плеценыя торбачкі, нажы, зброя. Прылады былі рознастайныя: і каменныя, і касыцкыя, і з морскіх чарапашак, і нават заржавелая жалезная сякера. Асабліва каштоўным быў нейкі доўгі кавалак жалеза з қрукам на канцы і з дзіркамі пасярэдзіне. Відаць было, што ён калісьці быў дапасован да нейкай будоўлі, але як сюды трапіў—невядома. Багацьцем былі і два жалезных цвікі.

Найважнейшае-ж месца займала вогнішча. Пасярэдзіне лодкі, досьць шырокай, была насыпана зямля і на ёй быў раскладзены агонь. Але ён ледзь тлеўся і не даваў ні съятла, ні цяплыні.

Дзяўчынка падкінула была кавалачак дрэва, але маці зараз-жа вызьвярылася на яе:

— Што ты робіш? Чаму адразу такі вялікі кавалак паклала?

І яна ўзяла гэты „вялікі кавалак“, велічынёю з лыжку, адламала ад яго кавалачак з палец і стараньненка паклала ў вагонь.

Каб ахаваць агонь ад дажджу, на трох коліках была павешана сплеценая з морской травы тканіна. Ды і паліва складалася галоўным чынам з гэтай самай морской травы; ходзь і высушеная, яна слаба гарэла, бо была насычана морской сольлю.

— Калі дождж працягнецца, нам ня хопіць паліва,—да даў Тойдо.

Ніхто нічога не адказаў, бо і самі гэта добра ведалі.

Вось сярод туману нешта заварушылася, і праз хвіліну зьявілася другая лодка.

— Хто гэта?—запытаўся ціха Тойдо.

— Здаецца, Кос,—адказаў сын.

Гэта і быў іх бліжэйшы сусед Кос, такі самы гаспадар, як і Тойдо.

— Гэй, Кос!—крыкнуў Тойдо:—Чamu і куды ў такое надвор'е?

— Есьці няма чаго,—пачуўся голас з туману, і лодка прайшла міма. Тойдо зірнуў на спод сваёй лодкі і зауважыў, што і там засталося толькі некалькі маленьких рыбак ды чрапашак. Дзеці ўзялі іх і паклалі ў гарачы попел. І сам Тойдо хацеў есьці, але прыходзілася пацярпець.

Ён усё пазіраў на неба, ці ня відна канца дажджу.

— Зараз дождж скончыцца,—нарэшце сказаў ён:—хмары паразрываліся на кавалкі.

І сапраўды, дождж патроху съціхаў. Вось ужо раз-другі і сонца бліснула. Вось ужо і астатнія кавалкі хмар праляцелі на ўсход,—і перад вачымі паўстаў дзіўны куток зямлі.

Гэта быў нібы горад, горад ня горшы за Нью-Ёрк, толькі... мёртвы. Ба ўсе бакі разыходзіліся, перапляталіся вуліцы-каналы, а па бакох іх уздымаліся чорныя дамы-скалы. Ніводзін

з іх ня быў падобны на другога, але ўсе разам стваралі ўражанье казачнага гораду. Усе яны ўздымаліся съянай, ад некаторых выступалі ў ваду нібы ганкі, а вышэй бальконы. Уздымаліся цэрквы, вежы, вышынёю ў два кілёмэтры; верхавіны іх звязалі на сонцы сваім адвечным сънегам, а па бакох спаўзалі сінія ледавікі.

На рагу дзівюх вуліц, з вышыні дзесяціпавярховага дому падаў вадаспад. Па дарозе вада рассыпалася ў пыл і грала на сонцы ўсімі колерамі. А на процілеглай чорнай съяніне вызначалася вясёлка.



Гэтая блазны могуць нарабіць вялікай бяды.

Чароўны, казачны горад, толькі жыхароў ня відаць. Апрача лодкі Тойдо, нідзе аніводнага чалавека. Але вось высока на выступе-бальконе аднаго гмаху паказаліся дзве бела-шэрых постаді, а побач з чорных дзірак вокнаў выглядаюць яшчэ шмат белых дэяцей. Ці не жыхары вышлі палюбавацца добрым надвор'ем?

Вось пачуўся праразьлівы крык; некалькі з іх звалілася з вакна і палящела ўдоўж вуліцы. Цяпер ужо відаць, што гэта чайкі, а тыя два вялікія—гэта альбатросы. Рэдка іх можна бачыць на зямлі. Часьцей іх бачаць у моры, за некалькі тысяч кілометраў ад берагу. Недарма распасыцёртыя крыльні іх маюць  $2\frac{1}{2}$  мэтры ўшыркі!

Тутака яны могуць лічыць сябе роўнапраўнымі жыхарамі гораду. Ніхто ім ня можа пагражадаць: эўропейцаў тутака ніколі ня бывае, а гэтыя няшчасныя фуіджынцы, якія капошацца там унізе, ня могуць быць небясьпечны для іх.

Ну, а чайкі, дык тыя ўсюдых адчуваюць сябе нібы дома, ўсюдых падымаюць гармідар.

Але што гэта там такое? Нібы заварушыўся сънег на скале! Потым узълящела хмара птушак, але скала засталася такою самаю белаю, таксама варушылася і кричала.

Вось яно, самае галоўнае насельніцтва гэтага гораду! Відаць, ён не такі ўжо мёртвы, як здавалася.

Праз некаторы час заварушылася нешта і ў канцы вуліцы. З павароту выплылі два чорныя зыверы і, гуляючы ды куляючыся, сталі набліжацца да лодкі Тойдо.

Вада, якая заставалася спакойнае нават у буру, цяпер захвалявалася, забілася аб съцены. Рэха паняслося па цясьніне.

Па фантанах вады, якая ўзълятала над галовамі гэтых жывёлін, адразу можна было пазнаць, што гэта былі кіты, або дакладней, два маленъкіх кіткі.

Трэба было толькі дзіву давацца, як спрытна рухаліся гэтыя нязграбныя жывёлы. То галовы, то хвасты мільгалі ў паветры, то ўсё цела цалкам выскаквала з вады, а потым плюхалася так, што ўсё навокала дрыжэла; то становіліся рубам, то куляліся яны адзін праз аднаго. Адным словам, дурэлі, як належыць усім малым дзесяцям.

І дзеці Тойдо цешыліся, гледзячы на іх, крычалі, съмяяліся, толькі самому Тойдо было не да съмеху.

— Гэтыя блазны могуць нарабіць вялікай бяды,—сказаў ён і накіраваў лодку прэч ад раздурэўшых кіцянят.

Але тыя, угледзіўшы новую забаву, пачалі гнацца за лодкай, намерваючыся пагуляць з ёю. Справа рабілася ўжо не бясьпечнай. Хвалі пачалі кідаць лодку ва ўсе бакі, некалькі разоў ледзь ня стукнулі аб съцяну. Вось адзін кіток апынуўся побач з лодкай і, быцтам жадаючы паказаць сябе, кульнуўся так, што хвост ледзь не зачапіў лодкі. Яна хіснулася, зачарпнула вады, дзеці спалохана запішчэлі.

— Налягай!—крыкнуў бацька сыну. Нават матка прыняла ўдзел, лёгкі човен ляцеў, як страла, але для кітоў гэта было пустой забавай. Яны не адставалі ні на крок і дурэлі так, нібы гэты човен быў для іх цацкай. На шчасьце, між двух да-моў знайшлася расчыненая брама,—праход між скал.

— Паварачвай!—закамандаваў Тойдо.

Манг мігам упёрся жардзінай у съцяну, а бацька тымчашам хутка прасунуў човен у праход. Праз момант яны былі ўжо на „дзядзінцу“.

Кіты, відаць, зъдзівіліся такому хуткаму зьнікненню цацкі і нават спыніліся на вуліцы ля брамы, але праціснуцца праз яе ім было немагчыма. Ды яны і ня думалі гэтага рабіць: пырснулі з сваіх насоў і ўжо бяз гульні паплылі далей.

На поўдзень ад Агнёвой Зямлі заўсёды было шмат кітоў. Зразумела, ня было недахопу і ў кіталовах. Але ўсё-ж такіх было менш, чымся ў паўночных морах. Папершае, далёка было ехаць, а падругое, гэта частка акіяну лічыцца самай неспакойнай, самай бурнай ва ўсім съвеце. Нямнога можна налічыць людзей, якія праехалі тутака бяз буры.

Але ўсе буры нішто перад гэтымі скаламі, якія пільнуюць маракоў ня толькі над вадой, але і пад вадой.

Б'еца карабель у моры, на съмерць змагаецца з бурай, кожны момант знаходзіцца ён на валасіну ад съмерці, але надзея ўсё-ж трymаецца ў сэрцы людзей. Толькі вось раздаецца крык:—Зямля!— і ад гэтага, здавалася-б жаданага слова, кроў стыне ў жылах, сэрца съдскаеца, надзея гасьне, і съмерць заглядае ў вочы.

І цяпер ужо на караблі толькі адна думка: уцячы як мага далей ад блаславёнай зямлі, туды, у гэты страшны цёмны акіян. Ён, гэты жудасны, бурны акіян цяпер ужо зьяўляецца ласкавым, мілым, жаданым.

Добрых вартаўнікоў мае зачарованы горад! Карыстаюцца гэтым і кіты; хоць самі яны і ня могуць зъмясьціцца ў вузкіх вуліцах, але затое ахвотна пасылаюць туды сваіх дзяяцей.

Двор, у якім апынуўся човен Тойдо, мы-б назвалі маленьком возерам, або саджалкай сярод скал. Апрача галоўных съцен, выступалі нібы надворныя будынкі, меншыя скалы, але ўсе разам шчыльна зачынялі выхад, акрамя брамы.

Праз поўгадзіны заўважылі, што вада пачала зъмяншацца,— пачынаўся адліў.

Людзі заварушыліся, зацікавіліся, але зусім ня гэтым звычайнім для іх зъявішчам, а тым, што робіцца ўнізе пад чоўнам. Ці шмат спажывы пакіне адліў?

— Станьма ля выхаду,— прапанаваў Манг:— і па старай-мася перашкодзіць рыбе ўцячы.

Так і зрабілі, ды яшчэ ўсе сталі шумець і плюхацца ў вадзе. А вада ўсё ўбывала, саджалка рабілася ўсё менш, і менш. Праз гадзіны дзівье човен стаяў ужо на голай зямлі, а ад возера засталася маленькая лужына.

Нельга сказаць, каб спажывы засталося надта многа. Дно гэтага кутка нельга было лічыць дном мора. Яно знаходзілася досыць высока і залівалася водой толькі ў час прыліву. Значыцца, яно не магло мець свайго сталага насельніцтва. Траплялі сюды толькі выпадковыя рыбкі. Але ўсё-ж такі і яе набралося столькі, што павінна было хапіць для ўсёй сям'і дні на два.

Адліў-жа цягнуўся да-лей. Вада на вуліцы апусцілася яшчэ мэтраў на пяць, канец лодкі вытыркаўся над ёй у паветры, як балькон на другім паверсе дома. Новыя каменныні зьявіліся па сярэдзіне вуліцы, некаторыя завулкі зачыніліся.

Але наша сям'я зусім не зварачала ўвагі на гэтых зъмены. Ці першы раз здаралася з імі такое? Дзеци, у тым ліку і Манг, першыя выкарысталі выпадак, каб пабыць на цвёрдай зямлі. З якой прыемнасцю яны распрасталі ногі, пачалі поўзаць па скалах! З німеншай ахвотай павылазілі і бацькі.

— Го-о!—пачуўся голас зьнізу.

Зірнулі,—Кос варочаецца.

— Як у вас?—запытаяўся Кос, задраўшы ўгору галаву.

— На два дні рыбы знайшлі,—адказаў Тойдо:—А вы?



Го-о!—пачуўся голас зьнізу.

— Таксама, ды яшчэ во,—і Кос паказаў забітую чайку.

У лодцы Коса было толькі трох чалавекі: ён сам, жонка ды 14-гадовая дачка Мгу, але недахоп мужчынскае сілы замяшчаўся ўмеласцю жанчын добра плесці з травы і лубу розныя рэчы: торбы, цыноўкі, асабліва ж лодкі—„кану“. Манг ведаў, што і цяпер у іх ёсьць пачатая кану.

— Паліва маеш?—запытаўся Тойдо.

— Не. Вось я і хацеў прапанаваць табе ехаць разам.

— Добра. Тады пачакай тутака.

Паслья доўгай непагадзі сонца здавалася такім цёплым, пышчотным, што людзі разъмяклі і паступова паснулі. А вада тымчасам ізноў пачала падымамца. Пад вечар лодка Коса дакранулася да лодкі Тойдо. А яшчэ праз гадзіну абедзьве лодкі плылі па вуліцы, нібы ніякага здарэння з імі ня было.

## II

**Па паліва.—Сустрэча з караблём.—Пашыцьдё лодкі.—Чала-  
век у птушынай вонратцы.—Паляванье на маржоў.—Сварка  
з-за скуры.**

Яшчэ з того часу, калі Манг быў зусім маленъкім хлопчыкам, ён заўсёды востра адчуваў адну нявыгоду іхняга жыцця,—гэта тое, што яны заўсёды былі звязаны адзін з адным. Ён хацеў-бы пайсьці туды, ці туды, пабыць тутака, паходзіць тамака, але нельга было; ён быў моцна прыкованы да сваёй лодкі, сваёй сям'і.

І з того часу ён усё марыў толькі аб адным: каб быў вольным, каб мець магчымасць плысці туды, куды хочаш, і заставацца там, дзе табе падабаецца. А для гэтага трэба было мець сваю асобную, уласную „кану“. Але яе маглі мець толькі самастойныя, дарослыя людзі. Нічога не заставалася, як толькі чакаць, пакуль ён вырасце.

Вось надышоў яму семнаццаты-восемнаццаты год. Ужо сам бацька пачаў пагаварваць аб tym, каб падзяліцца, бо вельмі ўжо цесна рабілася ў лодцы.

— Вось надрасце Мгу,—казаў ён:—возьмеш сабе яе за жонку. Добрая дзяўчына, майстроўка. І добрую лодку табе пашые.

Сэрца Манга забілася мацней пры думцы аб лодцы, але не аб дзяўчыне. Не аб tym, каб жаніцца, ён думаў, а аб волі. Эх, каб можна было атрымаць толькі кану, бяз жонкі!

Ён выказаў гэтую думку бацьку, але стары Тойдо нават не зразумеў, чаго ён хоча.

— Навошта табе адзін човен, калі можна разам атрымаць і човень і жонку? Я ўжо дагаварыўся аб гэтым з Косам.

Мангу нічога не заставалася, як толькі чакаць.

Для таго, каб пабудаваць кану, трэба было зрабіць з жэрдак краты, шкілет яе, а потым абшыць карой. Для першай часткі трэба было знайсьці дрэва, што зьяўляецца вельмі нялёгкай задачай, а для другой—знайсьці досыць кары, што таксама вельмі цяжка, ды пашыць яе, што зьяўляецца ўжо вялікім маствацтвам. Трэба дапасаваць лубяныя нісі—стужкі да дзірак такім чынам, каб ніводная крапля вады не пранікла. Гэта сапраўды вялікае маствацтва.

Манг надумаўся выкарыстаць гэтае падарожжа за палівам, каб здабыць сабе жэрдак і кары, а там ужо відаць будзе, што рабіць.

Усю ноч ішлі лодкі на поўнач па вуліцах і завулках. На другі дзень ля поўдня вышлі ў шырокую пратоку. Гэта і была Магелянава пратока.

Съераду ўздымаліся высокія сънегавыя горы: то пачынаўся контынэнт Амэрыкі. Але і ён быў таксама зрэзаны рознымі маленъкімі затокамі і пратокамі, як і тыя астравы, адкуль нашы падарожнікі прыехалі. Таксама нельга было даступіцца да стромкіх, голых скал. Толькі далей, у цясцінах касмашілася расьліннасць.

Налева пачынаўся Ціхі акіян, а направа пратока гублялася сярод скал.

— Гляньце, гляньце, лодка белых плыве!—закрычалі дзеці.

І сапраўды,—з-за скалы паказаўся карабель, вялікі, магутны.

Узварушыліся дзікуны, засьмаяліся, неяк заверашчалі, замахалі рукамі. Нават паважныя бацькі задурэлі ня менш ад дзяцей.

Гэта было адзнакай іх культурнасьці, адзнакай таго, што яны ўжо бачылі караблі, ведалі, што гэта такое, і ня толькі не баяліся, але, наадварот, радаваліся, бо ведалі, што ім нешта перападзе. Яны паплылі насустрэч караблю.

Там ужо заўважылі іх і згуртаваліся ля краю, каб падзівіцца на такіх рэдкіх, нязвычайных морскіх дзікуноў. Паляцелі зьверху кавалкі хлеба. Дзікуны кідаліся за імі нават у мора і тут-же зъядалі прамоклы ў горка-салонай вадзе хлеб. І якім смачным ён ім здаваўся!

Нехта паастараўся кінуць дзецям помэранец, які яны адразу-ж началі есьці разам з лушпайкамі. Нейкі міласэрны пан не пашкадаваў кінуць добры складаны ножык, які падхапіў Манг.

Нездарма радаваліся дзікуны сустрэчы з караблём, але-ж затое ледзь і не пацярпелі: ад карабля ўзыняліся такія хвалі, што толькі гэтая морскія людзі маглі неяк утрымашца, каб не перакуліцца.

Карабель прайшоў. Доўга глядзелі ўсьлед яму дзікуны, пакуль ён не павярнуўся направа і ня зьнік за скаламі. Рэдка ім здаралася бачыць карабель, раз ці два ў год, а то і менш, бо не маглі-ж яны ўвесы час пільнаваць тутака па дарозе. Ды і наогул караблі па Магелянавай пратоцы ходзяць рэдка, асабліва з таго часу, калі пракапалі Панамскі канал.

Карабель прайшоў, ізноў стала таксама, як было: вада, скалы і два чаўны. Нідзе ніякіх адзнак жыльля чалавека. І каб ня было ў руках некоторых рэчаў, можно было-б падумаць, што ўсё гэта прысынілася.

— Адкуль яны плывуць і куды? — думаў Манг: — якім чынам і дзе пабудавалі яны такую вялізную кану? Адкуль яны

бяруць такія дзіўныя рэчы? Чаму яны так рэдка сустракаюцца. Шкода, што нельга ўбачыць іх зусім блізка. Якія гэта людзі, ды і наогул, ці людзі?

Мангу быў упэўнены, што гэтыя людзі, як усе іншыя на съвеце, жывуць таксама на вадзе, толькі ў вялізарным кану. Але ў якім месцы яны знаходзяцца, чаму тутака заўсёды яны праяжджаюць толькі міма?

І ён запытаўся аб гэтym бацьку.

— Не,—адказаў стары Тойдо:—яны жывуць заўсёды на зямлі, на беразе і вельмі далёка. Кажуць, што ў іх на зямлі пабудованы такія самыя вялізныя кану. А на гэтых яны толькі часам праяжджаюць з месца на месца.

— Значыцца, яны заўсёды жывуць на адным месцы, на беразе?—зьдзівіўся Манг.

— Так.

— Чаго-ж ім сядзець на беразе, калі яны на такіх кану могуць жыць усюды, дзе захочуць? Хто-ж можа жыць заўсёды на адным месцы? Адкуль жа-ж ежы ўзяць?

Але на такія пытаньні стары Тойдо ня мог адказаць. А Манг рашыў абавязкова паглядзець на іх, калі ён будзе мець сваю ўласную кану.

Тымчасам яны перасеклі Магелянаву пратоку, прайшлі некалькі закавулкаў між скал і апынуліся ў досыць вялікім прыгожым возеры. Аточанае з усіх бакоў горамі, заўсёды ціхае, гэта возера зьяўлялася найлепшым прытулкам ня толькі для чоўнаў дзікуноў, але і для кожнага судна. Кавалак паперы ля берагу паказваў, што нейкае судна яшчэ нядаўна карысталася гэтым прытулкам.

На паўночным і заходнім баку відаць была расъліннасць, але шмат часу прайшло, пакуль знайшлі зручнае месца, каб прыстаць і вылезыці. З поўкілёмэтра трэба было яшчэ

прапаўзыці па голых каменьнях, пакуль падышлі да хмызьняку. Але і хмызьняк быў нейкі нялюдзкі: каравы, кручаны, цвёрды, як жалеза, і ён рос ня ўверх, а слаўся каля зямлі і пераплёўся так, што стварыў нейкі зыбучы насыціл, праз які людзі правальваліся на кожным кроку. А ўнізе было цёмна, вільготна. Спрабвалі яго ламаць і секчы, але хутка пераканаліся, што нічога ня будзе. Ня з іхнімі прыладамі можна было брацца за такую працу.

Толькі ўсьцешылі іх нейкія чырвоныя ягады, нібы пэрэчкі, якія расьлі сярод гэтага паўзучага хмызьняку. Гэтыя ягады былі ім знаёмы: з іх яны нават умелі рабіць нейкае хмельнае пітво.

Жанчыны і дзеці засталіся зьбіраць іх, а мужчыны пайшлі далей, туды, дзе відаць быў лес.

Наперадзе ішоў Манг, які толькі і думаў аб tym, як здавыць сабе матар'ял для кану.

Лес быў таксама асаблівы, нібы скурчаны ад холаду, але складаўся ён з букавых і міртавых гатункаў дрэў, што растуць толькі ў цёплых краёх. Такая ўжо тутака прырода, што не разъбярэш, ці халодны клімат, ці цёплы.

Тутака ўжо гальля лягчай было набраць, але-ж затое Манг набегаўся, пакуль знайшоў сабе больш-менш роўных жэрдак. А потым панадзіраў і кары. Асабліва дапамог яму складанчык, якім ён ужо наўчыўся ўладаць.

— А ты ўсё-ж такі за сваё бярэшся!—незадаволена бурчэў бацька.

— Гэта-ж усё роўна будзе патрэбна,—апраўдваўся Манг.

Асабліва цяжка было перацягнуць усё гэта да лодак праз хмызьняковы насыціл, а потым па скалах. Да вечара яны пасыпелі прынесцы толькі па аднай вязцы.

— А ну яго,—сказаў змораны Тойдо:—лепш ужо ўжываць морскую траву.

— Калі прыехалі сюды, дык трэба ўжо набраць дрэва,—сузяшаў Кос.

Затое пераначавалі на беразе ля вогнішча, больш шчодрага, чымсь заўсёды. Ды і прыемна было вольна расьцягнуцца на зямлі пасъля шматдзённага сядзення ў лодцы.

Назаўтра прынесылі яшчэ па некалькі вязак, а Манг перацягнуў усе свае матар'ялы.

— Ну, што цяпер будзеш рабіць з імі?—усыміхнуўся Тойдо.

— Човен,—адказаў Манг і пачаў наладжваць жэрдкі.

Старыя зірнулі адзін на аднаго і паківалі галовамі.

— Вось упарты які!—нібы сурова сказаў Тойдо, але відаць было, што ён ня злue.

— Справа добрая,—падтрымаў Кос:—усё роўна—не цяпер, дык у наступным годзе рабіць прыдзецца.

А назаўтра абедзьве сям'i разам працавалі над лодкай. Мужчыны звязвалі з жэрдак рэбры лодкі, жанчыны сшывалі кару. Кос ахвяраваў і тое, што ў іх было раней пашыта. А Манг насіўся, нібы на крыльях.

І ўсе прысутныя, нават дзеці, лічылі, што гэта шыецца дом для Манга і Мгу. Толькі адзін Манг аб гэтым ня думаў...

Праз чатыры дні побач з двумя чаўнамі зьявіўся трэці. І ніводнага жалезнага цвіка ня было ў гэтым чаўнe. Цікава было-б ведаць, ці маглі-б нашы адукаваныя і культурныя майстры зрабіць такую рэч?

— Хай пацешыцца пакуль што,—казалі між сабой бацькі:—усё роўна Мгу яшчэ малая.

Ці ведала сама Мгу, што лёс яе звязваўся з гэтым чаўном? Зразумела, яна аб гэтым ня раз чула і лічыла справу вельмі простай і звычайнай: калі старэйшыя так кажуць, зна-

чыцца так трэба. Дый, уласна кажучы, яна нічога і не магла мець супроць. Іхня сем'і даўно ўжо жывуць дружна, разам і адчуваюць сябе нібы адна сям'я. Іншыя суседзі сустракаліся рэдка, бо ўмовы жыцьця не дазвалялі шмат чаўнам жыць разам. Нават і два чаўны разам бывалі рэдкасцю. Толькі Тойдо і Кос часьцей сустракаліся і даўно ўжо парашылі пажаніць сваіх дзяцей.

Чаўны выехалі з возера. Манг настаяў ў сваім чаўненавакол, як шалёны: то перагоніць, то адстане, то ад'едзе ўбок. Ён быў вольны, ён мог адлучацца, калі захоча, ехаць куды пажадае! Гэта быў самы шчасльвы момант у яго жыцьці.

Праз некаторы час яны ўбачылі яшчэ адзін човен, які, як відаць, накіроўваўся да іх.

— Здаецца, гэта Нгара,—прамовіў Кос.

— І, відаць, мае справу да нас,—сказаў Тойдо.

— Гэй, стойце!—крыкнуў новы чалавек.

Чаўны спыніліся. Пад'ехаў Нгара. Гэта быў чалавек гадоў 25, апрануты ў вельмі дзіўную вopратку: яна была пашыта з птушыных скурак. Такое адзеніне было ня горш за звязыраную скуру, але ўсё-ж такі кожны мужчына марыў набыць сапраўдную. Бяда толькі ў tym, што ў іх становішчы—гэта вельмі цяжкая справа. Забіць, напрыклад, маржа цяжка нават добра ўзброеным людзям, а пра гэтых і казаць няма чаго.

— Ля Белай Гары зъявіліся маржы,—сказаў Нгара:—Ідзем на іх.

Зразумела, мужчыны з радасцю згадзіліся.

— Ці хопіць людзей?—запытала Тойдо:—Колькі іх там?

— Я бачыў трох. Чатырох чалавек хопіць.

І чаўны зноў накіраваліся ў завулкі. Праз дзве гадзіны пад'ехалі да апошніх скал, якія высоўваліся ў акіян.

— Ціха!—даў знак Нгара:—Вунь там.

Чаўны спыніліся. Мужчыны вылезьлі на бераг і асьця-  
рожна зірнулі з-за скалы.

Ля падножжа скалы была роўная пляцоўка. З двух бакоў  
уздымаліся съёны, а трэцяя выходзіла ў мора. На пляцоўцы  
грэліся на сонцы два маржы; трэці, відаць маленькі, плю-  
хаўся ў моры.

— Калі раптам з-за съянны выскачыць,—шаптаў Нгара,—  
і загарадзіць дарогу ў мора, тады можна абодвых захапіць.

— Але па зямлі падступіцца нельга: прыдзецца на чаўнох.

— Усё роўна, можна і на чаўнох.

Пачалі рыхтавацца. Жанчын і дзяцей высадзілі на бераг.  
Выгрузілі і свае рэчы. У кожным з чатырох чаўноў было па  
адным мужчыне. Выстраіліся ў шэраг і па камандзе з гікам  
вылецелі з-за скалы. Міgam чатыры лодкі загарадзілі бераг  
пляцоўкі.

У першы момант маржы былі так зьдзіўлены, што нават  
не крануліся, а людзі тымчасам пачалі вылазіць на бераг.  
Але праз момант зарохкалі, заварушыліся і маржы. Нязграбна  
пачалі яны рухаць сваімі ластамі-лапамі, білі хвастом, абапі-  
раліся аб зямлю сваімі клыкамі.

У гэты момант ля чоўна Коса паказаўся малы маржок.  
Убачыўшы яго, маржыха яшчэ больш напружылася, неяк пад-  
скочыла і пакацілася да берагу. Не пасьпейшы вылезьці з  
чоўна, Кос павінен быў сам адхіснуцца ад яе. Тойдо кінуўся  
з сякерай, але пасьпей толькі лёгка крануць па съпіне. Мар-  
жыха плюхнулася ў ваду, зачапіла човен Коса, перавярнула яго  
і зьнікла. Тойдо кінуўся на дапамогу Косу, і яны абодвы  
нават забыліся аб другім маржы.

А той тымчасам поўз у бок Нгара. Бераг у гэтым месцы  
быў пакаты, і Нгара ня мог шчыльна да яго наблізіцца. Паміж  
чоўнам і пляцоўкай заставалася на тры-чатыры крокі вада,

куды і накіроўваўся морж. Нгара ўжо вылез на гэты падводны бераг і, каб утрымаць зьвера, кінуў у яго кап'ё, стоячы па калені ў вадзе

Кап'ё ўвашло ў бок, але сам Нгара пасьлізнуўся і падняцеў у ваду, а разъяраны зьвер кінуўся за ім. У гэты момант Манг ужо быў на беразе і рушыўся на дапамогу. У руках яго быў той цяжкі, крывы кавалак жалеза, які мы бачылі ў чоўне Тойдо. Храснула галава, закруціўся зьвер і нават хвастом зьбіў з ног самога Манга. Тут ужо падасьпелі Тойдо з Косам, а хутка і сам Нгара,—і праз хвіліну справа была скончана.

Тады перавезьлі сюды сем'і і весела прыняліся парадкаўцаў здабычу.

Але хутка радасць была сапсавана непаразуменьнем. Паўстала пытаньне, каму аддаць скур? Эбоку гледзячы, здавалася-б, што яе павінен быў атрымаць Манг, але Нгара ніяк не згаджаўся на гэта.

— Я-ж выкрыў маржоў, я-ж вас прывёў сюды,—даводзіў ён.

— Адным паказам зьвера ня зловіш,—адказвалі яму.

— Я-ж першы ўсадзіў у яго кап'ё; ён ужо быў паранены, а вы толькі дабілі яго,—не здаваўся Нгара.

— Ну, браце, з тваім кап'ём ён ледзь цябе самога ня зьеў.

— Але каб ня я, дык вы нічога гэтага ня мелі-б.

— Ну, а каб ня я, дык цябе самога ў жывых ня былобы,—раззлаваўся Манг.

— Дзякую, што тваё жыцьцё выратавалі,—дадаў Тойдо.

— Вы карыстаецся тым, што вас трое супроць аднаго,—з запалам кричаў Нгара.

— Ніхто тутака ня супроць каго,—лагодна сказаў Кос:— Усе разам палявалі. Але трэба па справядлівасці: хто забіў—тому і скура.



У гэты молант Манг кінуўся на дапамогу.

— Значыцца, павашаму, хто апошні ўдарыў напалову забітага зьвера, той і забіў? — насымешліва сказаў Нгара.

Ізноў пачалося ўсё спачатку.

Урэшце Нгара адмовіўся ад сваёй часткі мяса, ускочыў у човен і, ад'яжджаючы, сказаў:

— Паглядзім, якая будзе справядлівасць, калі мы сустрэнемся з роўнымі сіламі.

Хоць пагроза і не спалохала мужчын, але ўражанье засталося цяжкае.

— А можа і лепш было аддаць гэтamu вар'яту скурu, каб ня звяззывацца з ім? — сказаў міралюбны Кос.

Але бацька і сын запярэчылі.

— Э якой рацыі? Запытайся каго хочаш, кожны скажа, што яго дамаганыні несправядлівыя. А пагрозы можна пачуць на кожным кроку. Асабліва ад яго.

### III

**Вандраваньні Манга.—Нязвычайнае войска.—Бойня.—Напіліся крыві.—Няпрыемная нач.**

З таго часу, як Манг набыў свой уласны човен, ён зрабіўся нібы разъведчыкам для сваіх бацькоў, а разам, зразумела, і для Коса. Ніколі Манга дома ня было, усё ён недзе валэндаўся, але хутка выявілася, што гэта бадзяньне вельмі карысна для абедзьвюх сем'яў: Манг хутчэй знаходзіў які-небудзь багаты куток і праводзіў туды сваіх бацькоў.

Часам Манг браў з сабой і свайго шасьцігадовага браціка. Яны ездзілі па калідорах між нязълічонымі астрайкамі і на кожным кроку бачылі новы малюнак, не падобны да папярэдняга. То траплялі ў такую цясьніну, або шчыліну, што толькі высока наверсе відаць была істужка неба, паабапал-жа ўздымаліся роўныя стромкія съцены. То выяжджалі на съветлыя вясёлы прастор, дзе сярод бліскучага мора чарнеліся маленькія крапкі-выспачкі, а воддаль звязлі белыя сънежныя верхавіны. То выяжджалі за межы гораду; тады перад імі цяжка дыхаў Вялікі акіян. Цёмна-сінія хвалі бясшумна каціліся на іх, а дакаціўшыся да скал раптам раўлі, кідаліся, рассыпаліся ў бырзкі, з нездаволеным гулам адыходзілі назад, а потым зноў кідаліся.

Сталецьці, тысячалецьці кідаецца акіян на скалы. Щвёрда стаяць яны на варце, трymаюцца, каб ня пусьціць хвалі ў

сярэдзіну, але з працягам часу то адна, то другая падмываюцца і рушацца ў воду. Вось яшчэ адна скала ледзь трymаецца; падножжа яе нібы выгрызена, глыбока ўваходзіць у сярэдзіну, а верхавіна вісіць над бяздонынем і вось-вось упадзе.

У такіх мясцох небясьпечна плаваць. Падхопіць хваля човен, шыбане яго аб скалу,—і тады канец.

— Я баюся,—пішчыць маленькі хлопчык,—едзем назад!

Манг прымушан вяртацца, але дае сабе слова ў другі раз, калі будзе адзін, абавязкова выбрацца туды, на прастору. Можа тамака і ляжыць тая зямля, дзе жывуць цудоўныя белыя людзі?

Людзі сустракаюцца вельмі рэдка. Сям-там убачыш адну ці дзьве кану, якія капошацца ў ціхім кутку ля берагу, вышукваючы спажыву, а потым у працягу некалькіх дзён ня ўбачыш ніводнага. Колькі ўсяго гэтага народу налічваецца—ніхто ня ведае. Думаюць, што засталася ня болей 400—500 чалавек.

Самі яны ніколі разам не сабіраюцца, ня маюць аніякай організацыі, нават ня маюць сваіх старшынь ці правадыроў. Так і жывуць паасобку, усе роўныя і самастойныя. На паперы належалаць да Чылійскай рэспублікі, але яны столькі самі ведаюць сваю рэспубліку, як і яна іх.

Толькі птушак усюды было многа. Часам яны так кричалі навакол, што заглушалі гутарку. Усе гэтыя птушкі таксама, як і людзі, жылі выключна за кошт мора.

Хлопцы ехалі сярод невялічкіх астраўкоў. Направа яны былі раскіданы сям і там, нібы плямы на шкле, зъlevа-ж яны зyllіліся ў адзін ланцуг.

Ужо на працягу некаторага часу да хлапцу даносіўся незразумелы шум: нібы гоман і шорах шматлікага натоўпу. Спачатку хлопцы не зварачалі на гэта ўвагі, тым болей, што наогул птушынага крыку было досыць. Але нарэшце зацікавіліся.



— Здаецца, там, на тым баку,—сказаў хлопчык.

Манг прыпыніўся, прыслухаўся. Сапраўды, з левага боку, па-за скаламі, нешта рабілася. Асабліва дікава было тое, што крыку ня было, а, між тым, выразна чуўся нейкі гул, варушэнне.

Падплылі да берагу, вылезълі і асьцярожна папаўзълі ўверх. Зірнулі з-за скалы і ўбачылі дзіўнае зъявішча.

На ніzkім, роўным беразе, тварам да мора, выстраілася шматлікае... войска! Роўнымі шэрагамі, нярухомыя і маўчлівыя стаялі атрады „салдат“. Перад імі хадзілі нібы камандзіры, якія час-ад-часу кідаліся ў мора, давалі нырца і потым ізноў падыходзілі і, размахваючы рукамі, нешта казалі сваім салдатам.

Уражаньне рабілася яшчэ мацнейшым ад таго, што ўсе былі, як адзін: чорныя сьпіны і бакі і белы перад. Толькі адзін

Выстраілася, шматлікае войска.

атрад быў нейкі абшарпаны: адзеньне парванае, месцамі відаць было голае цела. Ростам яны былі прыблізна каля аднаго мэтра, некаторыя і болей.

Асобны атрад складалі маладыя, так сказаць, піонэры. А далей ужо сядзела на зямлі шмат народу, відаць, жанчыны. Парадак быў суровы: калі хто-небудзь падыходзіў да чужога атраду, дык зараз-жа яго адтуль гналі.

Хоць нашым хлапцом і знаёмы былі гэтыя салдаты, але і яны доўга дзівіліся, гледзячы на гэты нязвычайны народ. І ўсе, каму здаралася бачыць іх, не маглі надзівіцца на гэтых птушак, пінгвінаў.

Звычайна пінгвіны час праводзяць у вадзе, дзе адчуваюць сябе, як рыбы. На беразе яны зьбіраюцца, каб вывесці дзяцей. Па зямлі ходзяць выключна на дзъвиах нагах, а заместа крыльляў у іх ласты, прыблізна такія, як у маржоў. Вось чаму яны і лётаць ня могуць, вось чаму гэтыя ласты-крыльлі вельмі нагадваюць руکі, асабліва, калі яны рухаюцца пры хадзе.

Сыпіна іх пакрыта пер'ем, падобным да рыбінай лускі і дапасаваным накшталт гонтаў на даху. Толькі перад пакрыт белым пухам, ды на галаве тырчыць некалькі нібы шчэць пер'яў.

Зразумела, Манг захацеў налавіць гэтых птушак. Хоць мяса іх і ня смачнае, але фуіджынцы ня могуць адмовіцца і ад яго. Апрача гэтага, і скуры спатрэбляюцца на адзеньне.

Бяда толькі ў тым, што даступіцца да іх было немагчыма. Тыя скалы, дзе былі хлопцы, аддзяляліся ад стойбішча пінгвінаў вадой. Града скал ішла далёка наперад, паступова пашыдалася і пераходзіла ў высокія горы, так што з гэтага боку абыйсьці нельга было. Заставаўся другі канец, які выходзіў у мора, але там між каменіняў былі такія буруны (прыбой), што аб'яжджаць было-б вельмі рызыкоўна. Не дарма пінгвіны выбралі такое месца.

Тады Манг парашыў ехаць да сваіх і потым ужо меркаваць усім разам. Пакуль яны прыехалі дадому, надышоў вечар. Прышлося адкласці падарожжа назаўтра.

Калі назаўтрае прыехалі ўсе, ніякіх зъмен ня было. Войска стаяла таксама, нібы яно і ня краталася за ўвесь гэты час. Таксама частка пінгвінаў плавала ў вадзе, нібы тыя самыя, што і ўчора. У рэчавістасці, зразумела, кожны раз былі іншыя. Пачалі раіцца, што рабіць?

— Я адзін аб'еду навакол, ад мора,—прапанаваў Манг. Але стары Кос не згадзіўся.

— Лепш будзе,—сказаў ён,—перацягнуць кану на той бок. З гэтай простай прапановай нельга было не згадзіцца, асабліва, калі прыняць пад увагу лёгкасць „шытых“ чаўноў. Павінен быў згадзіцца і Манг, хоць яму і вельмі хацелася паказаць сваё гэройства.

Праз некалькі хвілін чаўны былі ўжо на tym баку. Але не абышлося без няшчасця: у чаўне Тойдо прарыўся спод аб востры камень, а лішній кары ня было, каб залатаць. Пастаялі, паскраблі галаву і рашилі, пакуль што, так пакінуць, а цяпер узяцца за паляванье.

Пінгвіны, між tym, зъдзіўлена глядзелі на нечаканых гасцей і ня рухаліся з месца. Толькі, калі два чаўны пад'ехалі да іх і людзі высадзіліся на бераг,—пінгвіны пачалі паважна і нязграбна адыхаці.

Пачалася бойка. „Салдаты“, здалёку меўшыя такі грозны выгляд, аказаліся зусім бездапаможнымі ў бойцы. Яны кінуліся ўцякаць у ваду, але якое гэта было ўцяканье? Яны ледзь рухаліся на сваіх дзъвюх нагах, валіліся на зямлю, бездапаможна біліся ластамі-рукамі, куляліся. Жудасна было глядзець, як гінулі гэтыя бязьвінныя, бездапаможныя стварэнні. Вельмі лёгка было набіць іх, колькі ўлезе.

Паляўнічы запал абхапіў людзей, і яны сапраўды забілі іх значна болей, чымся патрэбна. Першы схамянуўся Кос.

— Стойце! Досьць! — крикнуў ён, — хопіць ужо! Яшчэ пасъпееем, калі трэба будзе!

Яго падтрымаў Тойдо, і бойка была спынена. Навакол ляжала 60—80 забітых птушак. Калі прыняць пад увагу, што кожная з іх была з авечку, дык выходзіў запас, якога хапіла-б на полк салдат.

Але гэта было нішто перад усёй колькасцю пінгвінавай арміі, якая складала тысяч 30—40. Усё мора пакрылася пінгвінамі, але ўсё-ж такі яшчэ, прынамсі, палова засталася на беразе. Папершае, засталіся ўсе самкі, якія воддаль сядзелі на яйках. А там далёка, як і рабочы, стаялі роўныя шэрагі нязылічонага войска, якія яшчэ не зразумелі, што такое адбываецца, і толькі неўразуменна пазіралі на мятусіну.

Цяпер трэба было ўпараткаваць усю гэтую здабычу. Гэта праца была куды цяжэй і марудней, чымся самае паляванье. Праўда, мяса яны ня прывыклі запасіць надоўга, напрыклад, сушыць, бо ўвесь год мора давала ім якую-небудзь сувежаніну. Але-ж затое са скуромі было шмат клопату: зьняць, крыху апрацаваць, падсушыць.

Праз некаторы час увесь бераг пакрыўся скуромі, але яны ня былі прыбіты да зямлі: сохлі ды круціліся, як луб. Доўга яшчэ прыйдзецца іх церці ды мяць, пакуль можна будзе ўжываць. Принесылі з чаўноў агонь, расклалі вогнішча, засмажылі мяса. Але трэба адзначыць, што нават і гэтым людзям ня вельмі падабалася такое мяса. Лішнія туши кідалі ў мора.

А ў воддалі ўсё стаяла грознае, нязылічонае войска і пазірала, як ворагі распраўляюцца з іх таварышамі.

Раптам пачуўся плач дзяўчынкі. Азірнуліся, — бяжыць яна ад пінгвінавых гнёздаў і плача.

— Што такое? — запыталіся яе.

— Укусіла тая птушка, — паказала дзяўчынка на бліжэйшую самку.

— Ну, дык я ёй пакажу! — сказаў маленькі хлопчык і пабег туды.

Але і ён нічога ня мог зрабіць. Самка баранілася, кусалася і ня сходзіла з месца. Зацікавілася Мгу і таксама падышла; пабегла за ёй і маленъкая дзяўчынка.

Убачыўши столькі народу, самка ўсталала, каб адыйсьці, але разам з сабой захацела ўзяць і сваё яйка. Яна выкаціла яго з зямлі, потым съдіснула паміж сваіх ног і зрабіла крок. Зразумела, яйка вывалілася. Самка ізноў съдіснула, ізноў ступіла, потым паспрабавала скокнуць з яйкам і адышла толькі тады, калі яйка зусім пабілася. Дзееці былі вельмі зацікаўлены і не ганялі птушкі, пакуль яна сама не пайшла.

Наогул трэба адзначыць, што пінгвіны вельмі шануюць і берагуць свае яйкі. Мала гэтага, яны гатовы выкарыстаць выпадак, каб украсыці чужое яйка. Эдараецца нават, што дужэйшыя нападаюць на слабейшых, каб адабраць ад іх яйкі гвалтоўна.

Надыходзіць вечар, а здабыча яшчэ ня была ўся ўпараткавана. Прышлося рэшту пакінуць. Хацелі ўжо ехаць, але прыпомнілі, што човен Тойдо не папраўлены. А кары няма. Што тут рабіць?

— Можна залатаць скурэмі, — запрапанавала Мгу.

— Мгу добрая, разумная дзяўчына, — сказаў абрадаваны Тойдо, дакрануўшыся да яе. Але пачынаць такую марудную работу было ўжо позна і прышлося застасца тутака начаваць.

Тутака асабліва адчулася яшчэ адна бяды: не хапіла вады для піцьця. Сыпяшаючыся на паляваньне, забыліся яе назапасіць, і яна ўся вышла яшчэ перад поўднем. Да гэтага часу

цярпелі і цешылі сябе тым, што скора паедуць назад. А цяпер, асабліва пасъля мяса, зусім стала дрэнна. Дзеци пачалі плакаць.

А за некалькі кроکаў плюскатала і вабіла да сябе вада, такая чыстая, добрая... Што можа быць горш, як глядзець на ваду і паміраць ад смагі? Лепш ужо тады цярпець тую самую смагу без вады. Дзеци ня вытрымалі і пабеглі да яе.

— Куды? Нельга! Нельга!—закрычалі дарослыя і кінуліся за імі. Адцягнулі іх, маці пачала суцяшаць, угаварваць, а ў самой сэрца разрывалася ад жалю.

Старыя хадзілі пахмурый і раіліся, што рабіць.

— Вось да тэй гары, здаецца, недалёка,—казаў Кос:— Можна звесьдзіць туды ды прывезьці вады ці лёду?

— Немагчыма,—уздыхаў Тойдо:—Пакуль даедзем, будзе ўжо цёмна, можна наляцець на камень у незнаймым месцы. А, падругое, мы ня ведаем месца, дзе ледавік спускаецца, ці вада цячэ, а сярод начы немажліва поўзаць ды шукаць.

Сонда апускалася ў акіян. Пасмы хмар зьбіраліся на небасхіле. Праменіні пррабіваліся праз іх, афарбованыя ў чырвоныя і ружовыя колеры. Вада і скалы паступова зьліваліся ў цемры. А над імі чырванелі сьнегавыя верхавіны гор.

Пачалі рыхтавацца да начлегу. Але смага не давала паснучы.

Раптам яны пачулі, што нехта ідзе да іх. Паўскаквалі, прыгледзеліся: гэта быў Манг, адсутнасць якога яны не заўважылі. Ён валок пінгвіна. Падышоў, адрэзаў галаву і сказаў:

— Наце, піце!

— Як? Што?

— Ды кроў. Я напіўся. Раю і ўсім.

Нельга сказаць, каб пітво было добрае, але ўсё-ж такі лепш, чым нічога. Мужчыны пайшлі і прынесць яшчэ двух

пінгвінаў. Пасьля гэтага паснулі—мужчыны на зямлі, а жанчыны з дзецьмі на чаўнох.

Акіян глуха гудзей. Хвалі бязупынна наляталі і разбівалися аб каменьні. Вецер крапчэй. Пачаў пырскаць дожджык. Агонь пагас.

Людзі прачнуліся, закапаліся ў скуры. Але дождж мацнеў.

Вось ужо і спаць нельга. Прышлося зусім устаць. А халодны вецер з мора, бяз усякіх перашкод, так і сячэ з дажджом.

Хоць-бы які-небудзь прытулак знайсьці!

Але месца адкрытае з мора, няма анікай высокай скалы.

— Давайце перавернем чаўны,—запропанаваў нехта.

Так і зрабілі. Пад чаўнамі было значна лепей. Толькі вада падцякала па зямлі. Такім чынам прабылі ноч. Адна толькі ўцеха была ў гэтым становішчы: добраі вады напіліся ўволю.

Дзень настаў хмарны. Дождж то спыняўся, то зноў пачынаў. Але і гэта радавала людзей.

— Добра яшчэ, што вялікага дажджу і буры няма,—казалі старыя:—Хутчэй-бы паправіць лодку ды выехаць з гэтага адкрытага месца.

Праз дзьве гадзіны лодка была залатана, і ўсе паехалі назад.

#### IV

**Новая стаянка.—Падводны лес.—Выгоды на 100 проц.—  
Непажаданы сусед.**

Большасць фуйдзынцаў тримаецца ў паўднёвай частцы архіпэлягу (згуртаванье астравоў), куды ніхто з чужых не заглядае. Нельга сказаць, каб яны так ужо баяліся выпадковага падарожніка. З гэтым звязана другая справа: там, дзе ня бывае белых людзей з іх стрэльбамі, там звычайна збіраюцца розныя жывёлы, асабліва птушкі. А сярод іх знойдуцца і смачнейшыя за пінгвінаў.

Але Манг усё імкнуўся на поўнач, бліжэй да белых. Хоць нідзе іх тутака ня было, але ўсё-ж такі Манг ведаў, што яны жывуць у гэтым кірунку. Прынамсі, іхня караблі праяжджалі толькі тутака. Пасъля тэй сустрэчы яму аднаму яшчэ раз удалася бачыць карабель, але здалёку,—бліжэй ён не пасъпей пад'ехаць.

У гэтым-жа кірунку, за Магелянавай пратокай, ён натрапіў на адзін куток, які на доўгі час мог служыць „домам“ для яго бацькоў. Гэта была маленская затока, нібы вазярцо, так агароджанае скаламі, што ні вечер, ні хвалі не дасягалі сюды. У гэтих адносінах куток быў падобны да таго возера, куды яны ездзілі за драўмі, толькі гэты быў значна меншым і больш прытульным, цёплым.

— Асабліва тутака павінна быць добра ўзімку,—казаў ён бацьком.

Гэты куток яны і абраі сваім домам. Знайшлася там нават пляцоўка, куды яны паклалі лішнія рэчы і дзе маглі спаць. Толькі для гэтага прышлося прагнаць птушак, якія чамусыці асабліва лезьлі сюды. А за некалькі кроکаў зьверху працякаў ручачак прэснай вады. Адным словам, хата была са ўсімі выгодамі.

Апрача ўсяго гэтага выявілася, што пад імі ў вадзе расьце нібы лес, а ў гэтым лесе нязълічонае мноства „дзічыны“.

Першы раз заўважылі гэта ў час адліву. Калі вада зьнізілася, у ёй паказалася гальё, распасыцёртае ўшырыню. Гэта ная была морская трава, а сапраўднае дрэва, з галінамі, таўшчынёю з руку, і з доўгім вузкім лісьцем. Гэта лісьце, даўжынёю ў мэтр, варушылася, выгіналася, нібы зъмеі. Гальё так разраслося, што стварыла падводны гушчар ва ўсёй затоцы.

А між тым, гэта было ўсяго толькі адно дрэва, са ствалом у поўмётра таўшчыні \*).

Калі зачапілі і прыпаднялі адну такую галіну, дык на ёй знайшлі столькі рознага добра, што ў нашых людзей аж съліна пацякла з рота. Чаго толькі тут ня было? Чарапашкі, малюскі, маленькія ракі, мядузы, анэмоны, розныя чарвячкі,—адным словам, усё тое, чым любілі ласавацца нашы фуіджынцы.

— Глядзеце! Глядзеце! І крабы!—весела закрычалі дзеци.

Сапраўды, у разгалінаваныні гэтага дрэва разъмісцілася цэлая сям'я крабаў. Стары краб злосна пазіраў і адчыняў

\*) Завецца яно фукус, альбо альга. Яно досыць распаўсюджана, але такой велічыні дасягае толькі ў гэтых мясцох. Адно дрэва часам займае месца на 200 мэтраў ушыркі..

свае страшэнныя клюшні, але зараз-жа яго ўхапілі і разьбілі  
аб човен.

— Яшчэ адзін!—крыкнуў Кос і зъняў другога. Потым  
знайшоўся і трэці.

Гэтая вялізарныя ракі зъяўляюцца такой смачнай стравай,  
што Манг пачаў есьці іх сырымі.

— Зірнеце толькі, што робіцца ў вадзе!—сказала Мгу.

А ў вадзе была нібы каша ад мноства рыб, асабліва  
маленькіх. Старыя рыбы выбралі гэты куток, каб адкладваць  
тутака сваю ікру. Лепшага месца для гэтай справы нельга  
было прыдумаць. Сюды не дасягала ніводная хвала, і рыбы  
спакойна пладзіліся „ў лесе“. Недарма і птушкі аблюбавалі  
гэтае месца.

Гэта быў нібы зусім асобны съвет. Усе тут знаходзілі сабе  
спажыву. Дужэйшы паядаў слабейшага, але насельніцтва ад  
гэтага не зъмяншалася. Усе знаходзілі прытулак сярод гась-  
ціннага дрэва. Каб яны не паядалі адзін аднаго, тады-б ім  
і паварушыцца недзе было-б. А нарэшце над усімі імі зъявіўся  
чалавек.

Галіну абабралі, як плады ў садзе, і зноў апусьцілі  
ў ваду.

— Хай ізноў абрастаете!—съмляліся бацькі.

Але і на гэтым баль ня скончыўся. Нарэшце паласаваліся  
нават „гароднінай“. Маладое лісце альгі можна есьці. На-  
бралі яго, паклалі ў гаршчок, зварылі і наеліся так, як даўно  
ўжо ня елі. Трэба памятаць, што зеляніна для чалавека неаб-  
ходна, а нашыя людзі ў працягу месяцаў і ў вочы яе ня  
бачылі.

А навакол яшчэ плавалі іншыя „запасы“,—качки, мяса  
каторых куды смачнейшае за пінгвінае, хоць гэтая качкі

некалькі і нагадвалі пінгвінаў сваімі крыльямі. Яны таксама ня могуць лётаць, а толькі плаваюць і пры гэтым хутка і гучна б'юць па вадзе крыльямі, дзеля чаго іх праўвалі „качки-параходы“.

Як мы ўжо казалі, у адным месцы на беразе была досыць роўная плядоўка. Спачатку адзін-другі вылез, паклалі некаторыя рэчы, расклалі вогнішча \*), а потым ужо зрабілі павець. Такім спосабам паступова і зусім перайшлі на зямлю.



Галіну абабралі, як плады ў садзе.

Нельга думашь, што яны так ужо ніколі і ня жылі на зямлі. Здаралася гэта, і ня раз, калі трапляліся спрыяючыя абставіны. Але такія абставіны былі вельмі і вельмі рэдка. У кожным разе, лепш чым цяперака ім ніколі ня было. І страха над галавой, і съязна з боку, і досыць месца, каб вольна разъмісціцца, нарэшце, скуры пад бокам,—усё гэта было так прытульна, што можна было адпачыць целам і духам за ўсе папярэдняе месяцы.

\*) Агонь яны высыкаюць з крамяння, як і ў нас у даунейшых часах

Мы ўжо бачылі, што гэтыя дзеци вады хоць і жывуць морам, але рыбакамі назваць іх нельга, бо яны нават і прыладаў для лоўлі рыбы ня мелі.

Яны толькі калупаліся ў шчылінах скал, ловячы маленькіх рыбак ці проста рукамі, ці торбачкай або тканінай. Толькі калі-ні-калі ім здаралася забіваць кап'ём больш буйную рыбу.

Цяпер, гледзячы на рыбу ў вадзе пад нагамі, яны востра адчуvalі, што ім чагосьці не хапае, каб дастаць гэтай рыбы. Праўда, яны і тутака лавілі яе ля самога берагу, як заўсёды, у шчыліне, але гэта іх не здавальняла. Хацелася дастаць больш, непасрэдна адтуль з глыбіні.

Манг доўга над гэтым думаў і нарэшце дадумаўся. Узяў торбу, прыладзіў да яе абруч і прывязаў да кія. Апусціўши ў ваду свой коўш, ён адразу выцягнуў шмат рыбы. Гэта выклікала вялікую радасць сяброў, і яны доўга цешыліся такой лоўляй, нават без патрэбы.

Некалькі дзён нікто нікуды і носу не паказваў. Спакойна прасядзелі і два бурных дні. За скаламі ў акіяне гулі хвалі, недзе высока над галавой роў вецер, а тутака ў іх было ціха і спакойна. Адно толькі было нядобра,—паліва ўсё вышла.

Калі надвор'е праясьнілася, спрабавалі пашукаць паліва. На захад, з боку мора, былі голыя скалы, на ўсход—сьцяна; але ў гэтым кірунку павінна была ісці зямля ці значны востраў, ці нават і самы кантынэнт Паўднёвай Амэрыкі. Туды і накіраваліся трое мужчын.

Але як выбрацца з гэтай студні? Доўга шукалі месца, дзе можна было-б як-небудзь зачапіцца. Урэшце знайшлі некалькі выступаў і палезьлі ўверх, рызыкуючы кожны момант паляцець уніз і разъбіцца насымерць.

Падняўшыся мэтраў на дваццаць, апынуліся на новай пляцоўцы. Пасярэдзіне яе было невялічкае возера або са-

джалка, з якой і выцякаў той самы ручай, які падаў уніз і даваў воду для піцьця. А з другога боку таксама ішла съцяна, і таксама зьверху падаў ручачак, — ён даваў воду возеру. Яшчэ падняліся і зноў знешлі такую самую пляцоўку, возера і ручай.

— Чаго добра гэта, гэтак да самага неба дойдзем,—пажартаваў Манг.

— На неба нам ня трэба,—сказаў Тойдо,—а вось там у лагчыне нешта расьце.

Сапраўды, у маленькай лагчыне, схаваўшыся ад паўночнага і заходняга вятру, рос хмызьняк і некалькі крывых дрэў.

Мужчыны зараз-жа ўзяліся за працу, але нават і яны час-ад-часу спыняліся, каб палюбавацца вялікасным і прыгожым малюнкам.

Далёка на захад распасцёрся акіян і так блішчэу на сонцы, аж у очы калола. Бліжэй да берагу было раскідана безъліч астраўкоў і скал. Голыя і чорныя, яны вызначаліся на бліскучай вадзе, нібы сьпіны жывёл-волатаў. Часам зусім здавалася, нібы яны плаваюць.

— А дзе-ж наша стаянка?—пачалі яны шукаць свой прытулак. Але адсюль яго нельга было ўбачыць, бо ён быў вельмі блізка ад берагу.

На ўсход горы ўздымаліся прыступкамі, нібы вялічэзныя сходні, і канчаліся белымі снегавымі верхавінамі. Але нідзе анікага съледу прысутнасьці чалавека!..

Затым усе яны былі асабліва зацікаўлены, калі зауважылі недалёка ад берагу човен, у якім стаяў адзін чалавек. У на-ных сяброў очы былі вельмі вострыя, і яны адразу пазналі Нгара па яго птушынай вонратцы.

— Чаго ён тутака швэндаеца?—трывожна сказаў Манг.

— Непажаданы сусед,—сказаў і Кос:—А што мы будзем рабіць, калі ён знойдзе наш добры куток і прычэпіца да нас? Гвалтам гнаць, ці што?

— А чаго на яго глядзець? — суроўа адказаў Тойдо. — Калі то́аба будзэе, дык і прагонім.

Тымчасам насеклі і наламалі гальля. Заставалася толькі даставіць яго на месца.

— Вось гэта работа, дык куды цікавей! — весела заскакаў Манг і, набраўшы ў бярэмя, падбег да краю і кінуў уніз.

А праз некалькі хвілін весела заскагаталі і жанчыны з дзецьмі, калі на іх галаву палящела гальлё.

Такім чынам і апошняя іхня патрэба, апал, таксама была забясьціпчана на далейшы час.

## V

**Мангава падарожжа.—Зялёны востраў.—Подласьць Ніара.—  
Бура.—Гудок.—Чалавек у моры.—„Людаед“ і „вышэйшая  
істота“.**

Цяпер ужо Мангу зручней было рабіць свае экспурсіі. Ён мог сабе спакойна вандраваць, ведаючы, што сваіх ён заўсёды знайдзе на месцы. Апрача гэтага, ён лягчэй адчуваў сябе і затым, што яму ня рупіла,—што і як з яго раднёй. Часта ён адлучаўся на некалькі дзён, і бацькі прызывиццаіся да гэтага і не пярэчылі.

У галаве Манга ўсё сядзела думка, як-бы паглядзець бліжэй на таемных белых людзей, пабываць таксама там, дзе яны жывуць, убачыць іхныя розныя цуды. Але праяжджалі яны вельмі рэдка, а яшчэ радзей можна было да іх наблізіцца. Пакуль пад'едзеш,—карабель ужо далёка. Трэба было чакаць такога выпадку, каб акурат трапіць на яго, але калі гэта здарылася.

Ды і наогул такая сустрэча нічога асаблівага не давала. Паглядзіш знадворку на карабель, часам адтуль кінуць табе што-небудзь—і больш нічога. Нават не пасъпееш добра разгледзець людзей. Не! Трэба пашукаць, дзе яны жывуць. А дзеля гэтага, трэба ад'ехаць далёка, туды, на поўнач, куды ідуць і адкуль прыходзяць караблі.

І ён сказаў бацьком, што хоча праехацца далей, каб паглядзець, як жывуць белыя людзі.

— Навошта табе? Ці варта? — пачалі адмаўляць бацькі, асабліва маці:—Гэта-ж далёка, на другім канцы сьвету. Ты не даедзеш, загінеш. Ды і яны могуць загубіць цябе.

— Вы-ж бачылі самі, што яны нічога дрэннага нам ня робяць,—настайваў Манг,—а што далёка, дык я паеду столькі, колькі можна будзе. Калі ўбачу, што нельга даехаць, тады магу і вярнуцца.

Супроць такой пастаноўкі пытання і пярэчыць ня было чаго. Чаму хлопцу не праехацца? Усё роўна яны валэндаюцца па мору ўзад і ўперад.

— Толькі ты съцеражыся, каб яны цябе не зачаравалі,—параіла на разьвітаньні маці.

Падарожжа для іх было такой звычайнай справай, што ніякай падрыхтоўкі не рабілася. Манг выехаў таксама проста, як і заўсёды. Трэба яшчэ памятаць, што калі гутарка ідзе аб падарожжы, дык заўсёды маецца на ўвазе дарога між скал-астравоў, па каналах-калідорах, куды хвалі не дасягаюць. Аб паездцы на такіх чаўнох па акіяну ніхто з іх нават і не падумаў-бы. А тутака якраз такіх каналаў і было досыць. Вось чаму падарожжа Манга і не зьяўлялася чымсь нязвычайным.

Зразумела, Манг ня меў аніякага паняцьця аб адлегласці, якую яму трэба было-б праехаць, каб убачыць, „як жывуць белыя“. Да бліжэйшага значнага гораду, Вальпаратозо, было 2000 кілёмэтраў, а каб даехаць да якога-небудзь пасёлка, таксама трэба было праехаць кілёмэтраў 500. У сваім маленькім чаўне, кіруючы першабытным вяслом, яму патрэбен быў-бы месяц, каб праехаць толькі 500 кілёмэтраў, ня кажучы ўжо аб tym, што па дарозе можна было чакаць розных перашкод:

ці адсутнасьць ціхіх каналаў, ці бура, ці адсутнасьць ежы, вады і г. д.

Усяго гэтага Манг ня ведаў. Ён думаў, што прыедзе праз некалькі дзён: паглядзіць, падзвінца і вернецца сабе спакойна дадому.

Першы дзень прайшоў, як звычайна. Тыя самыя скалы, вуліцы, тыя самыя птушкі. Спрыняцца яму ў гэты дзень амаль ня прыходзілася, бо ён меў з сабой запас ежы і вады. Пераначаваў у лодцы пад аховай скалы. На другі дзень ужо часьцей прыходзілася спрыняцца. Асабліва цяжкая справа была з вадой. Многа мець яе ён ня мог, бо ня было адпаведнага начынья. Нязграбны гаршчок, хоць і завязаны, усё-ж такі выплёхваўся ад калыхання чаўна. А на скалах і маленъкіх астраўкох вады ня было. Трэба было пад'яжджаць да галоўнага берагу ды шукаць, дзе падае зьверху вада. А каб знайсці такое месца, часам трэба было значна ўхіляцца ўбок. Пры такіх умовах ён пасунуўся наперад за ўесь дзень можа кілёмэтраў на 10, хоць наогул праехаў значна болей.

Заставалася яшчэ гадзіны са тры да заходу сонца, калі ён выбраўся з-за скал і апынуўся ў широкім адкрытым прасторы. Заместа высокіх скал тутака былі раскіданы нізенькія, роўныя астравы, пакрытыя нават травою. А травы Манг і ня памятае, калі бачыў.

Ён абраў лепшы востраў і рашыў тутака спрыніцца нанач.

Аднак-жа гэтае прыгожае месца мела і свае нявыгоды: яно ўсё было ўсеяна рыфамі (падводнымі каменінамі), якія то вытыркаліся з-пад вады, то хаваліся пад вадой ля самай паверхні. Нават лёгкаму мангаваму чаўну цяжка было прабрацца між гэтых рыфаў.

Нарэшце ён высадзіўся на бераг, падцягнуў лодку і пайшоў аглядаць востраў. Усе свае прылады і маржовую скuru

ён пакінуў у чаўне. Толькі на плячох была штодзенная во-  
пратка—кароткая накідка з коцікавай скуры. Прыемна было  
прайсьціся па мяккай траве, цікавы былі і кветкі; птушкі так-  
сама былі незнаёмыя, маленькія, і съпявалі яны неяк прыгожа,  
зусім ня так, як усе гэтыя чайкі, качкі, альбатросы і іншыя мор-  
скія, рыбаедныя птушкі, ад чыіх крыкаў толькі галава трашчэла.

Далей, ля ўзвышша, відаць быў нават гай. Манг накіра-  
ваўся туды. На наш погляд гэта быў-бы вельмі мізэрны гай,  
але Манг і такому быў рады. У іх старонцы былі толькі рэд-  
кія скурчаныя дрэвы, якія з вялікім высілкам чапляліся за  
голы камень, а тутака яны былі прыгожыя, ветлівыя.

Ён прайшоў гай, узьлез на горку і сеў. Вечар выдаўся  
такі добры, які рэдка бывае ў гэтым краі. Мора бадай не ва-  
рушылася; на небе ані хмаркі; сонца паволі апускалася ў  
ваду. А ззаду, як заўсёды, высіліся сьнегавыя горы, і ў ад-  
ным месцы ледавік спускаўся да самай вады. Ён, здаецца,  
быў зусім блізка, вось за тэй скалой, а сапраўды да яго было  
кілёмэтраў 50.

Манг сядзеў, адпачываў і задумённа любаваўся прыго-  
жасцю прыроды.

Але што гэта там такое? Здаецца, чалавек у чаўне капо-  
шыцца ля берагу! І якраз ля мангавага чаўна. Вось ён ад-  
яжджае і... цягне за сабой другі човен, мангавы!

Гэта-ж Нгара, будзь ён прокляты! Па гэтай паганай пту-  
шынай вонратцы відаць.

Зароў Манг не сваім голасам, съціснуў кулакі і зубы і  
пабег, што моцы, да берагу.

— Стой! Нгара! Стой!—крычаў ён, як няпрытомны.

Але кану няўхільна адсуваліся. Пакуль Манг падбег да  
вады, Нгара ўжо быў на такой адлегласці, што яму ня было  
чаго баяцца. Нават прыпыніўся, каб пазъдзеквацца.

— Нгара! Стой! — крычаў засопшыся Манг: — Гэта табе так ня пройдзе! Калі ня я, дык мой бацька і Кос цябе заб'юць. Бяры, калі хочаш, маржовую скuru, але кану пакінь.

— Ты мне аддаеш скuru тады, калі я яе ўжо ўзяў, — насымешліва адказаў Нгара, — а кану я лепш пакіну ў моры. Тады, прынамсі, ты ня будзеш мне больш сустракацца на дарозе.

І ён паплыў далей.

— Пачакай! Нгара! — ізвноў пачаў Манг: — Вазьмі сабе і ўсе іншыя мае рэчы. Толькі адну кану пакінь.

— Ха-ха-ха! — зарагатаў той: — Дурань ты! Дык я-ж ужо і без цябе ўзяў усё гэта. Ну, жадаю табе ўсяго лепшага на новым месцы. Жыві сабе тутака шчасльіва.

І ён хутка паехаў далей. Дарэмна Манг крычаў, трос кулакамі, пагражаяў, нават прасіўся. Чаўны адплывалі ўсё далей і далей і праз некалькі хвілін зьніклі ў змроку. Схавалася і сонца.

Манг застаўся адзін на бязълюдным беразе, бяз жаднай прылады ў руцэ. З роспачы паваліўся на зямлю, пачаў біцца і раўсьці, рваць на сабе валасы. Потым прыпадак прайшоў; Манг сеў, супакоіўся і так прасядзеў на месцы ўсю ноч, нібы няпрытомны. Паветра было цёплае, вада пяшчотна плюска-тала ля ног, з-за гор паказаўся маладзік; так ціха і мірна было навакол, што нават ніхто ня мог-бы сабе ўявіць усю тую трагэдыю, якая адбывалася ў гэтых момант.

Першыя прамені сонца вярнулі Мангу бадзёрасць, ён выпрастаўся, страсануўся, азірнуўся навакол. Усё было нават лепей, чымся там на бацькаўшчыне. Толькі кану ня было. Але ад гэтага да съмерці яшчэ далёка. Ён яшчэ пасьпее сам сабе пашыць кану, тым болей, што і дрэвы тутака ёсьць. Але-ж затое і памсціцца ён тады гэтаму Нгару!

Пры гэтай думцы ён і зусім забыўся аб небясьпецы. Хутчэй узяцца за работу, колькі-б часу гэта ні патрабавала! Але ў руках ён ня меў нічога; нават складанчык застаўся ў чаўне. Ну, што-ж, прыдзецца як-небудзь іначай. Яго бацькі і ён сам раней абыходзіліся і без нажа.

Ён зараз-жа назьбіраў на беразе шмат розных сухіх чарапашак і пайшоў да гаю. Абраў там адпаведнае дрэва і па- чаў калупаць яго ля кораню. Каб чарапашкі былі вастрэй- шымі, ён разьбіваў іх на часткі. Дзеля таго, што дрэва было таўшчынёю толькі з руку, ён досыць хутка падрэзаў яго, а потым зламаў. Праз некалькі гадзін ён такім чынам „нарубаў“ сем жардзін: адну пад спод лодкі, а шэсць для бакоў.

Тут толькі ён прыпомніў, што да гэтага часу нічога ня еў і ня піў. Падышоў да берагу, налавіў маленъкіх ракоў і зьеў іх сырымі. Але ня было вады напіцца. Каб ня траціць часу на шуканьне, ён рашыў пацярпець і зноў узяўся за працу.

Але апрацаваць жардзіны было цяжэй, чымся съсекчы. Ламаныя канцы нельга было так пакінуць; трэба было за- вастрыць іх так, каб можна было ўсе сем кандоў звязаць у адзін жмут. Тут ужо, апрача чарапашак, ён пусьціў у ход во- стрыя каменьчыкі, якія таксама прышлося разьбіваць на кава- лачкі. Значна ён дапамог сабе яшчэ тым, што здагадаўся ўса- дзіць канцы ў шчыліны між скал і круціць іх там.

Ен так захапіўся сваёй працай, ад якой залежала яго жыцьцё, што нават ня прымеціў, як надышоў вечар. Тады толькі ён адчуў, як ён хоча есьці, асабліва-ж піць. Але было ўжо позна шукаць, і ён прытуліўся да дрэва нанац. Цяжкая праца і папярэдняя бяссонная нач дапамаглі яму моцна зас- нуть і не адчуваць голаду і смагі.

Назаўтра ён ізноў праглынуў некалькі марскіх жывёлін і зноў пачаў працаваць, але к поўдню адчуў, што больш ня

можа вытрымаць без вады. Трэба было ісьці шукаць яе. Але ці знайдзеш на гэтym нізенькім востраве?

Тут ён зауважыў, што на заходзе зьбіраюцца хмары і вецер узмацніўся.

— Пачакаю лепш дажджу, — сказаў ён сам сабе і зноў узяўся за работу.

Дождж прышоў неўзабаўку, але такі, што Манг лепш згадзіўся-б перацярпець смагу, чымся гэтую буру. Пачынаючы з поўдня, настала щэрайа нач, так што за некалькі кроکаў нічога ня было відаць. Вялічэзныя хвалі, ня маючы ў гэтym месцы перашкоды, свабодна каціліся сюды закіяну, нібы праз браму. Яны пагражалі заліць і той востраў, дзе быў Манг, — але наперадзе стаялі на варце рыфы, якія прымалі на сябе першы ўдар і грудзьмі разъбівалі хвалі. Затое-ж і злаваліся яны! Такое пекла ўтварылася там паміж рыфаў, што жудасна было слухаць.

Манг сядзеў пад дрэвам, накінуўшы на галаву сваю скуру, але і пры гэтym тросьця ад холаду. Хвіліна здавалася гадзінай, а такія хвіліны ішлі і ішлі без канца. Так прайшло, мусіць, гадзіны са тры.

І вось там, за рыфамі, пачуўся гудок паразода! Трывожны, прадсъмертны...

Манг зараз-ж ўскочыў і пабег да берагу. Вецер валіў яго з ног, салоныя хвалі пырскалі ў твар, але ён нічога не адчуваў. З цікавасцю і жудасцю ўгледжваўся ён у шэрую імгу, чакаючы, што вось-вось з'явіцца „кану белых“. Ён ведаў, што ёй цяпер павінна пагражадаць небясьпека, але, з другога боку, быў няўпэўненым, ці могуць наогул загінуць такія магутныя кану-волаты. У кожным разе справа была вельмі цікавая.

Так ён прастаяў поўгадзіны, гадзіну, — нічога больш ня чуць і ня відаць, толькі хвалі равудь і дождж лъле, як з вядра.

Але вось на белым грабяні паказалася нешта чорнае. Узьнялося, ізноў апусыцілася. Праз хвіліну ізноў паказалася, ужо бліжэй, і рушилася на бераг. Але сустрэчная хваля падхапіла і аднесла назад. Надышла новая хваля, ізноў узьняла і кінула на бераг, але і на гэты раз сустрэчная хваля адкінула назад.

Манг ужо ўбачыў, што гэта быў чалавек, які трymаўся за кавалак лодкі. Яго магло такім спосабам кідаць узад і ўперад без канца, або кінудзь так, што ён разаб'еща дашчэнту. Тады Манг падпільнаваў момант, калі хваля шуганула чалавека на бераг, кінуўся насустрэч і учапіўся за дошку, каб ня дай ёй адыйсьці назад. Зваротная хваля наляцела на яго, пагражуючы і яго таксама аднесці ў мора, але ён нырнуў пад яе і такім чынам аслабіў напор, а потым адным мігам ухапіў чалавека і пабег да берагу.

Але чалавек чамусыці не выпушчаў з рук дошкі, чым значна перашкаджаў Мангу. У гэты момант новая хваля штырханула яго ў съпіну. Ён кінуўся разам з ёю наперад і паваліўся на бераг, а на яго і чалавек з дошкай. Моцна ўдарыўся Манг, але нельга было думаць аб гэтым. Трэба было сьпяшацца прапаўзыці яшчэ крокі са два, каб не захапіла новая хваля і не аднесла назад. Ён паспрабаваў вырваць дошку з рук чалавека, але той так учапіўся, што адразу немагчыма было гэта зрабіць. Прышлося паўзыці разам з дошкай. І толькі на беразе, з вялікім высілкам, ледзь не паламаўшы пальцы пацярпеўшага, удалася вырваць дошку з закасцяняльных рук.

Тут толькі Манг убачыў, што гэта была маладая дзяўчына. Але яна была ў няпрытомнасці, мо' няжывая, і Манг ня ведаў, што з ёю рабіць. У кожным разе ён узяў яе на руکі, аднёс пад дрэва і ахутаў у скуру. Нельга сказаць, каб ёй было вельмі добра: дождж ішоў без перапынку, скура ахоўвала

толькі частку цела, вада залівала ўсю дзяўчыну. Але больш Манг нічога ня мог зрабіць.

Ён прысеў побач накарачкі і з цікавасцю наглядаў таемнага, нязвычайнага белага чалавека. Трэба сказаць праўду, што больш за ўсё яго зашківілі ногі. Ён вельмі зьдзівіўся, што яны блакітнага колеру. Мокрыя тонкія панчохі так шчыльна абхіналі іх, што ня відаць было аніводнай зморшчкі. Таму Манг і падумаў, што гэта цела мае такі колер. Маленькая



Манг мігам ухапіў чалавека.

чорныя, бліскучыя пантоплі з вострымі насамі таксама былі цікавы. Манг нават дакранаўся да іх, каб пераканацца, што гэта такое.

Цёплая мяккая поўсьць тымчасам рабіла сваю справу: дзяўчына ўздрыгнулася і нібы прастанала. Манг абрадаваўся

значыцца, жывая. Потым з горла яе вырваўся нібы ўздых, нібы вада; дзяўчына заварушылася, яшчэ мацней застагнала і пачала трасьціся, як у трасцы.

Манг і сам тросціся ад холаду і вельмі шкадаваў, што няма сухога, цёплага прытулку.

Тады ён рашыў пашукаць, ці ня знайдзецца які-небудэй зручны куток. Бура і дождж ня спыняліся, але шэррань рабілася цямней: відаць, надыходзіў вечар. Манг хутка пабег да ўзвышшаў. Там далей відаць былі нават скалы. Ён бегаў узад і ўперад, заглядаў ва ўсе куткі, але нічога добра гага не знаходзіў. І толькі варачаючыся назад, недалёка ад таго месца, дзе ён раней сядзеў, заўважыў ён больш-менш прытульны куток.

Гэта быў абрый з невялікім паглыбленьнем у сярэдзіне, але-ж затое добра забаронены з мора ад ветру і дажджу. Дзякуючы таму, што дождж ішоў ад мора на ўскос, сухая мясцінка яшчэ болей павялічвалася. Але ўсё-ж такі там не магло зъмясьціцца больш за аднаго чалавека.

Манг пабег, узяў дзяўчыну і перанёс яе ў гэты куток. Яна ўся дрыжала і часам казала нешта незразумелае. Тымчасам цянела ўсё болей і болей. Паўстала пытаньне аб агні. Але, як яго здабыць?

Калі Манг быў адзін і захапіўся майстраваньнем лодкі, ён згодзен быў лепш пацярпець, чымся ахвяраваць час на здабычу агню. А цяпер і самаму холадна, і непагадзь, і выратаваная дзяўчына на руках.

Ён пільна агледзеўся навакол. Абрыў ня быў голай складой. Наверсе расьлі дрэвы, хмызняк; вытыркаліся сухія каўрэні, унізе было сухое лісьце, трава, сухія галінкі, — адным словам, умовы больш-менш спрыяючыя. Трэба толькі было высячы агонь.

І ён пачаў рыхтавацца. На карэньях і гальлі ён знайшоў сухія нарасты-грыбы; яны маглі служыць трутам. Падрыхтаваў сушэйшага і танчэйшага гальля, травы, лісьця. Потым назьбіраў адпаведных каменьчыкаў і пачаў выбіваць іскры.

Але лягчэй усё гэта сказаць, чымся зрабіць. Колькі каменьчыкаў прышлося перапрабаваць і пашукаць, пакуль натрапіў на добры крамняк! А колькі часу прышлося пастукаць!

Так цягнуўся доўгі, нудны час. Дзяяўчына стагнала, варушылася, трывальніла. Нават бура пачала съціхаць. А Манг усё біўся над сваім агнём. Колькі разоў ён ужо хацеў кінуць гэту справу, але ранейшае дасьведчаньне прывучыла яго да цярплівасці.

Была ўжо позная ноч, калі, урэшце, запаліўся агонь. Затое-ж і радасці колькі было! Адразу ўсё зъмянілася, ажыло. А дзяяўчына дык зусім ачуяла, калі агонь пачаў грэць і сушыць яе.

Некаторы час яна пазірала навакол, нічога не разумеючы. Потым прыпаднялася, пачала прыглядыцца да Манга і, уразумеўши сваё становішча, дзіка ўскрыкнула, сплюшчыла вочы і зараз-жа ізноў павалілася ў няпрытомнасці.

А Манг сядзеў сабе на караках ля вогнішча і весела ўсміхаўся, здаволены tym, што яна ачуяла. Ён ня ведаў, чаму яна ізноў павалілася; ён думаў, што яна яшчэ канчаткова не ачулілася, і цярпліва чакаў, пакуль яна прыдзе ў прытомнасць.

Праз некалькі хвілін яна ізноў раслюшчыла вочы, ізноў убачыла яго, ускочыла і з жудасным крыкам забілася ў самы куток, працягнуўши наперад рукі, нібы абараняючыся ад яго.

Манг усміхнуўся ўсім тварам, заматаў галавой і зала-патаў:

— Добра, добра! Ты ўжо здарова. Агонь добра.

А бедная дзяўчына тымчасам думала, што прышоў яе канец. Што, у лепшым выпадку, яе зараз-жа зарэжуць і зъядуць.

— О, лепш было-б утапіцца ў моры! — прастагнала яна паангельску.

Пачуўши, што яна гаворыць, Манг ізноў заматаў галавой

— Добра, добра! Ты не загінула. Манг выратаваў цябе.

Дзяўчына скорчылася ў кутку, апусьціла галаву, засланіла рукамі свой твар і пачала чакаць съмерці.

Але Манг ня рухаўся. Ён толькі паправіў вогнішча, а потым ізноў утаропіў вочы на дзяўчыну.

„Дык вось якія яны!“ —думаў ён, аглядаючы ўсю яе постадзь, адзеньне.

Яна нагадвала яму прыгожую бездапаможную птушку і выклікала ў ім спачуванье. Яму прыемна было адчуваць, што ён зьяўляецца збаўцам гэтай далікатнай „вышэйшай істоты“. Ён лічыў за гонар сядзець побач з прадстаўніком тых людзей, якіх блізка яны ня бачылі і якія здаваліся ім нейкімі багамі.

А „вышэйшая істота“ тымчасам сядзела скамянелая ад жудасці і чакала съмерці.

— Хоць-бы хутчэй усё гэта скончылася! — прастагнала яна.

Яна ўсё чакала, калі прыдуць іншыя дзікуны. Яна ўяўляла сабе, як зъяўрэцца шмат дзікуноў, страшэнных, узброеных, як пачнуць яны скакаць вакол яе і агню, а потым... потым...

Тут яна ня вытрымала і заплакала горкімі съязьмі. Плечы яе трасціліся ад рыдання, жаласны енк вырываўся з грудзей.

Манг зьдзівіўся і занепакоіўся. Такія съёзы, такі адчай узварушылі яго. Яму было так шкода яе, што ён мімаволі пасунуўся да яе і пачаў супакойваць, як умей.

— Ня бойся! Манг усё зробіць. І спажывы табе знайдзе і сам кану пашые, каб выехаць адсюль.

Убачыўши, што ён пасуваецца да яе, дзяўчына падумала, што канец ужо прышоў. Яна ўскрыкнула нечалавечым голасам, ускочыла і выбегла з-пад скалы ў цемру.

Манг застаўся сядзіць з разъязленым ротам. Што з ёю? Куды яна? Чаму? Здаецца, нібы яна яго бацца, але-ж ён нічога дрэннага ёй не зрабіў і ня думае рабіць. І што цяперака з ёю рабіць? Лавіць, ці што?

А яна тымчасам адбеглася на некалькі крохаў, але, убачыўши, што ён сядзіць сабе спакойна і ня гоніцца,—спынілася. Тады ёй прышлі да галавы цвярозыя думкі. Куды яна дзенецца? Калі ён захоча, дык адразу яе зловіць. Але-ж да гэтага часу ў ім ня відаць было аніякіх нядобрых намераў. Ён выратаваў яе з вады, перанёс сюды, абагрэў і асушиў, нават у сваю скуру апрануў, а сам сядзіць на холадзе толькі ў сваім поясে, або хвартуху.

Не! Відаць, ен ня думае скрыўдзіць яе. Можа на яе шчасльце трапіўся дзікун з чалавечай душой. Кажуць, што і сярод дзікуноў часам сустракаюцца людзі. Можа нават ён яшчэ абароніць яе ад сваіх сяброў, што прыдуць? Хай будзе, што будзе,—усё роўна ёй некуды дзецца.

І яна вярнулася на сваё месца.

Манг ветліва ўсьміхнуўся і зноў загаварыў:

— Манг ня скрыўдзіць белую птушку. Манг мсыцца толькі сваім ворагам, такім, як Нгара.

Дзяўчына зусім супакоілася, нэрвовая ўзрушанацца прыйшла, а разам з тым вярнулася недамаганье і вялікая змранасць. Некаторы час яна трymалася, каб не заснуць (хто яго ведае, што можа быць?), але хутка галава апусьцілася, вочы сплюшчыліся, і яна сама не заўважыла, як ужо спала моцным сном.

Было ўжо каля поўначы. Бура заціхла, але акіян шумеў амаль як і раней. Таксама разъбіваліся і гулі хвалі між рыфаў, таксама наляталі яны на бераг.

Манг падкінуў у вагонь корч і прымасціўся спаць. Толькі галаву і плечы ён мог зъмясьціць пад абрывам, рэштка засталася пад небам.

Некалькі разоў холад прымушаў яго ўстаўаць і падпраўляць агонь, але ня было чаго і падкладваць. Агонь ледзь тлеўся і ніколькі не абаграваў Манга.

Так правялі першую ноч „людаед“ і „вышэйшая істота“

## VI

На другі дзень.—Мярдзяк.—Манг у капітанскім адзеніні.—Пабудова лодкі.—Ад'езд.—Параход прайшоў міма.—Катастрофа.—Перад тварам съмерді.—Пакінутая стаянка.

Манг прачнуўся рана і спачатку нават зьдзівіўся, убачыўши новага чалавека. Хоць ён зараз-жа і прыпомніў усё, што адбылося ўчора, але ўсё-ж такі неяк дзіўна было і ня верылася, што гэта праўда. Вельмі ўжо нязвычайная гісторыя.

Але довад быў перад вачыма. Дзяўчына спала моцным сном на яго скуры, падагнуўшы пад сябе свае „блакітныя“ ногі. Съветлае адзенінне, съветлыя валасы, бляюткі, тонкі твар,—усё гэта пераконвала, што перад ім знаходзіцца сапраўды нязвычайная істота, блізка што боская. Праўда, даўно ўжо мінулі тыя часы, калі дзікуны лічылі белых за багоў, цяпер ужо наадварот—лічаць іх за чарцей. Але нашы фуіджынцы жывуць у такіх умовах, што ня мелі шчасця, — або ня шчасця,—сустракацца з белымі і хоць ня лічылі іх за багоў, але павагу адчувал вялікую. Прынамсі тыя, каму не траплялася мець з белымі стасункаў.

І Мангу прыемна было даглядаць і ахоўваць пекную „белую птушку“. Ён зараз-жа пабег шукаць ёй (зразумела, і сабе самому таксама) спажывы. Ён хутка налавіў сваіх звычайных чарапашак ды сълімакоў і пайшоў быў назад. Але праз некалькі кроکаў спыніўся, як укопаны: на вострым камені ля-

жаў чалавек у форме морскага афіцэра ці капитана. Мангу ня цяжка было здагадацца, што гэта з загінуўшага карабля. На гэтых раз у яго нават мільганула думка ў тым сэнсе, што яму занадта ўжо будзе выхаванцаў.

Але падышоўшы бліжэй, ён адразу заўважыў, што чалавек мёртвы. Відаць, хвалі забілі яго аб скалы, бо чэррап быў прабіты і чарнеўся жудаснай, крывавай дзіркай.

Манг агледзеў яго, пакратаў, памацаў чорны мундзір з залатымі гузікамі і рознымі іншымі прычандаламі і тут-жэ заўважыў на поясে дасканалы кінжал („корцік“). Гэта знайдка выклікала ў ім такую радасць, што ў яго вырваўся крык задаваленяня.

Мігам выхапіў ён кінжал з ножан, павярцеў яго, пацмо-  
каў, а потым захацеў узяць і ножны. А як яны былі прычэплены да пояса, то пачаў здымамаць і пояс. Пасъля-ж гэтага яму прышла ў галаву вельмі разумная думка—зьняць і мундзір, бо голому чалавеку ён будзе вельмі дарэчы.

Нарэшце, наш Манг апынуўся ў капитанскім мундзіры, хоць і бяз портак.

Які ён меў выгляд—уяўляйце сабе самі.

Падабраўшы сваё сънеданыне, ён весела пайшоў „дадому“.

Дзяўчына тымчасам прачнулася. Азірнуўшыся навакол і прыпомніўшы ўчараашняе, яна сядзела з такім выглядам, нібы пыталася: што гэта—ці сон, ці сапраўднасць? Што карабель загінуў, што човен, у якім яны ратаваліся, разбіўся,—яна гэта добра ведала. Але потым яна, здаецца, трапіла ў рукі дзікуноў, а цяперака нікога няма, яна адна. Што гэта знача?

Тут яна ўбачыла, што да яе ідзе нейкае дзіўнае стварэнье ў мундзіры. Спачатку мільганула надзея, што гэта хто-небудзь з сваіх, што выратаваўся ад съмерці, пацярпеўшы і

абшарпаны, але хутка прышлося пераканацца, што гэта ўчорашні дзікун.

Адкуль-жа-ж ён узяў убраньне? Значыцца забіў і абрааваў

каго-небудзь з каманды?! А цяпер ідзе яе чарод!

— Але я він ужоў пад



Яна убачыла дзіўнае стварэнье ў мундзіры.

І зноў яна закрычала ад жаху і зашылася ў куток...

А Манг падышоў, весела съмяючыся, вылажыў сваю здабычу і лагодна сказаў:

— Вось, еж.

Потым здагадаўся, што яна дзвіцца на яго адзеньне, і дадаў:

— Там ваш чалавек, мёртвы.

Пры гэтым ён аднэй рукой паказаў на мундзір, а другую працягнуў у той бок, дзе быў мярцвяк.

Дзяўчына ня ведала, што і думаць. Усё казала за тое, што гэты дзікун, прынамсі цяперака, ня думae рабіць ёй нічога дрэннага. Што-ж адбылося там, куды ён паказвае?

Нарэшце, яна набралася адвагі, рашуча падышла да яго і пачала паказваць на мігі, каб ён павёў яе туды. Манг зразумеў і пайшоў.

Калі яны падышлі да берагу, яна ўсё зразумела. Жаль абхапіў яе сэрца, сълезы паліліся з вачэй. Некалькі хвілін прастаяла яна, уяўляючы сабе увесь жудасны малюнак.

„Хто ведае? Можа, іх лёс лепшы за мой. Для іх, прынамсі, ужо ўсё скончана, а я...“ — думала яна праз сълёзы.

Няпрыемна ёй яшчэ было, што чалавек ляжыць, як падла. Трэба было-б пахаваць яго. Але як гэта зрабіць? Тады яна пачала паказваць Мангу, каб спусьціць мерцвяка ў мора. Манг адцягнуў яго ў ваду, і той ціха закалыхаўся на хвалях.

Дзяўчына адварнулася і хутка пайшла назад, нібы ўцякаючы ад гэтага месца. Уражанье было вельмі цяжкае, але разам з тым яна адчувала, што зусім перастала баяцца дзікуна. Яна пераканалася, што ва ўсіх адносінах паводзіны яго былі, як і кожнага добра га чалавека. Гэта быў ня зьвер які-небудзь, а самы звычайны слуга.

Дзівіла толькі яе, чаго ён тутака адзін? Няўжо-ж ён апынуўся таксама, як і яна? Значыцца, на гэтым востраве ім абодвым прыдзецца жыць можа шмат гадоў? А можа і да самай съмерці.

Але пакуль што аб гэтым лепш ня думаць.

Ангельцы, як вядома, народ энэргічны, трывалы. Нават жанчыны, асабліва багатыя, з маленства гартоўць сябе спор-

там. І да нашай дзяўчыны хутка вярнуліся бадзёрасьць і энэргія. І адзнакай гэтага зьявілася тое, што яна адразу адчула, што страшэнна хоча есьці.

Але калі Манг прапанаваў ёй сваіх сълімакоў, дык яна прышла ў жах, амаль не такі самы, як учора ад выгляду дзікуна. Манг і падсмажыў іх у попеле і сам пачаў есьці, выразна паказваючы, што вельмі смачна, але яна нават адварнулася, каб ня бачыць.

Тады яна паказала, што хоча піць. Манг зараз-жа ўскочыў, пабег да мора, знайшоў вялікую чарапашыну і пабег з ёй шукаць вады. Добра яшчэ, што нядаўна быў дождж і знайсьці ваду было лёгка.

Нельга сказаць, каб прыемна было ёй піць ваду з брудных рук дзікуна, з нейкай чарапашыны, з нейкай лужыны, але нічога ня зробіш, трэба было прывыкаць.

Манг здагадаўся, што „белая птушка“ стравы яго ня любіць. Тады ён захацеў пачаставаць яе рыбай. Але гэтая справа была больш складаная. Ня маючы ніякіх прыладаў, трэба было знайсьці асабліва зручнае месца, дзе можна было-б заўгнаць рыбу ў куток, каб злавіць рукамі. А гэта не заўсёды здарaeцца. На ўсякі выпадак ён ізноў пабег да берагу.

Ён знайшоў больш-менш зручнае месца, але не такое вузкае, каб можна было спадзявацца злавіць рукамі. Тады ён зьняў свой... свае... як бы тут сказаць, ну, штаны, якія лепш было-б называць поясам, альбо пояс, які замяшчаў яму штаны. З гэтай прыладай яму ўдалася налавіць маленькіх рыбак. О, каб толькі ведала „белая птушка“, якім способам Манг ловіць ёй рыбу!

Гэтай страве дзяўчына вельмі абрадавалася і нават сама пачала пячы ў попеле.

Толькі крывілася, што рыба была нячышчаная, у попеле, бяз солі ды бяз хлеба.

А Манг сядзеў перад ёй на карачках у сваім капитанскім адзеньні і цешыўся, што яна есьць.

— О рыба, добра, смачна,— паддаваў ён духу.

Як ні сумна было няшчаснай дзяўчыне, але кожны раз, зірнуўши на гэтую постаць, яна не магла ўстрымаць усмешкі, а цяперака дык і зусім рассьміялася. А задаволены Манг зарагатаў яшчэ болей.

Пасля сънедання Манг узяўся за сваю працу. Ён паказаў дзяўчыне свае жэрдкі і пачаў тлумачыць, што робіць кану, на якой яны абодвы паплывуць. Ён падышоў да вады, паказаў, як соваецца па вадзе човен, паказаў на дзяўчыну і махнуў рукой на мора, гаворачы на сваёй мове: „далёка, далёка“!

Прамова была вельмі выразная і зразумелая, толькі дзяўчына ніяк не магла ўявіць, які човен выйдзе з такіх жэрдак. Прыйходзілася чакаць, што будзе.

Цяперака работа пайшла іначай: Манг меў добры кінжал, які мог служыць і сякерай, і нажом, і гэблям, і шылам. Была прыцягнута і дошка ад разьбітай лодкі. Манг ізноў захапіўся працай і забыўся аб голадзе.

Але паненка была галодная. Некалькі рыбак ды дажджавая вада не маглі ёй замяніць какавы, булкі, масла і іншых страў, да якіх яна прызвычаілася. Урэшце, яна ня вытрымала, падышла да Манга і, дакрануўшыся пальцамі да свайго рота, паказала, што хоча есьці.

Манг зараз-жа пакінуў работу і пайшоў клапаціцца аб абедзе. На гэты раз яму болей пашанцевала, бо акурат быў час адліву. Вада адышла ад берагу і пакінула на дне шмат жывёлак. Нават, у адным месцы засталася лужына, дзе была знайдзена досыць добрая рыба. Сама паненка захацела пры-

няць узел у зборы ўраджаю, але спалохалася ракаў, хоць і лічыла іх за самую лепшую страву з усяго таго, што ту-така было.

На гэты раз яна прыняла ўзел у гатаваньні абеду. Для сябе самой яна і пачысьціла рыбу і памыла. А Манг пхаў, як яна ёсьць, выплёўваючы непатрэбнае.

Дзяўчыне вельмі брыдка было глядзець на свайго суседа, як ён еў усялякую погань, пэцкаў свой капитанскі мундзір. Яна адварачвалася ад яго, старалася не глядзець і чакала, каб ён хутчэй пайшоў на працу ды пакінуў яе адну. Часам ёй прыходзіла ў галаву думка: што сказалі-б яе знаёмыя, каб убачылі яе за „таварыскім“ абедам з дзікуном-людаедам?

Манг пайшоў працаваць, а паненка то адпачывала на мяккай коцікавай скуры, то шпацыравала сабе па востраве. Такім чынам ішлі дні за днімі. Манг біўся над сваім чоўнам, а паненка з нецярпівасцю чакала, пакуль ён скончыць, ды нудзілася. Яна ніяк не магла прызывицацца да такой ежы, адчувала сябе дрэнна, схудала. Разам з гэтым прыйшла і бадзёрасць. Ёй пачало здавацца, што сядзіць яна тутака цэлыя гады і што, мусіць, ніколі ня выберацца адсюль.

Манг-жа, наадварот, быў вясёлы, энэргічны. Ён стараўся дагаджаць ёй на кожным кроку, абнадзеіваў яе, што скора паедуць.

Але куды паедуць? Гэтага яны не маглі растлумачыць адзін аднаму і нават самім сабе. Дзяўчыне здавалася, што калі толькі яны ад'едуць ад гэтага праклятага вострава, дык сустрэнуть які-небудзь карабель. А Манг і сам сабе не ўяўляў, што ён будзе рабіць з ёй. Ведаў толькі, што трэба вярнуцца дадому, адамсьціць Нгара ды адабраць лодку, бо гэта, якую ён рабіць, будзе значна горшая. А потым ужо ізноў

можна будзе думаць, як даехаць да белых, асабліва, калі ён павязэ да іх гэтую дзяўчыну.

Але справа была вельмі марудная. Як-ні-як звязаць жэрдкі ён пасьпей праз два дні, але засталося самае галоўнае: абшыць іх. А гэта была зусім іншая праца. Тоўстых дрэў ня было, прыходзілася сшываць маленькія кавалачкі кары, а яны былі тонкія, нямоцныя, разрываліся. Прыйходзілася складваць у некалькі столак, латаць дзіркі, а потым латаць латы і г. д.

Дзяўчына ўжо ўразумела, якім чынам Манг хоча зрабіць човен, але, прыгледзеўшыся да гэткай працы, яна зусім страціла надзею, што з гэтага што-небудзь выйдзе.

Манг-жа не сумаваў, а ўсё ляпіў ды ляпіў кавалачкі. Тады і паненка пажадала дапамагчы. Манг вельмі абраўдаўся.

— Добра, добра. Цяпер будзе хутка. Белая птушка,— добрая дзяўчына,—казаў ён.

Але зарана Манг парадаваўся: у „белай птушкі“ нічога ня выходзіла.

Аднак яна добра ведала, што ад гэтага таксама залежыла і яе жыцьцё і, съязўшы зубы, працавала далей. Праз некоторы час выявілася, што ў такой справе нават паненскія руکі могуць прынесці карысьць.

Некалькі разоў ёй здавалася, што ўся гэта праца дарэмная, што нічога ня выйдзе, але кожны раз упэўнены выгляд Манга надаваў надзею.

Так цягнулася цэлых тры тыдні. Некалькі разоў зымнялася надвор'е. Ізноў прышлося перажыць і вецер, і дождж, і буру. Сьветлая дзяўчыніна сукенка прыняла дзікунскі выгляд. Блакітныя панчошкі парваліся (пасля чаго Манг убачыў, што гэта быў ня колер скуры). Але здароўе яе захавалася, хоць яна і перайшла з панскага на дзікунскае жыцьцё.

Вызначаліся і адносіны іх між сабой. Паненка даўно ўжо забылася, што яна знаходзіцца „ў лапах людаеда“. Для яе гэта быў звычайны жоўтаскуры слуга, якіх нямала ёсьць і ў іх у Лёндоне. Яе ўжо ніколікі ня дзівіла, што ён прыслугоўвае ёй, даглядае, ахоўвае. Як-жа-ж іначай можа быць? І яна распараджалася ім, як слугой. Нават некалькі разоў ужо злавала ня яго, крычала, раздражнялася, што ён ці нязграбны, ці дурны.

Манг нічога гэтага не разумеў, нават знаходзіў цікавым. Ён так яе паважаў, што яму ніколі і ў думку ня прыходзіла раўнацца з ёй. Ён быў задаволены ўжо адным тым, што вядзе блізкае знаёмства з такой асобай, якіх яго аднапляменнікі, дый то ня ўсе, маглі бачыць толькі здалёку.

Нарэшце прышлоў час, калі лодка была спущчана на воду. Праўда, яна была ненадзейная, нязграбная, але Манг звязаў ад шчасціця, гледзячы на сваю працу.

Недаверліва ўвайшла ў човен паненка. Быў момант, калі яна гатова была лепш застацца тутака і чакаць ратунку, чымся рызыкаваць ехаць на гэтай няшчаснай прыладзе. Але ніякага іншага выхаду ня было.

Нацярпелася яна страху, пакуль выехалі з рыфаў. Кожны момант ёй здавалася, што вось-вось човен перакуліцца або распаўзецца. Супакоілася толькі тады, калі выехалі ў спакойныя каналы між высокіх скал.

Першую ноч прышлося пераначаваць у чоўне пад высокай скалой. Для дзяўчыны гэта было пакутай.

Назаўтрае паехалі далей. А поўдні неспадзянава пачуўся... звон! Сапраўдны звон, якім азначаецца час („склянкі“) на караблех. Пачуўся ён па-за скалою, направа. Знаўцыца, там ішоў карабель!

Замітусілася паненка, захвалявалася.

— Туды! Туды! — пачала яна крычаць і паказваць рукою. Манг і сам зразумеў, паехаў у абход. Але адразу стала відаць, што справа дарэмная. Лодка паўзла надта павольна, а скала, як на злосць, была доўгая.

Дзяўчына ўскаквала, пагражаюты перавярнуць човен, ламала руکі, плакала, крычала пасвойму: „хутчэй! хутчэй!”

Калі аб'ехалі скалу, дык убачылі далёка-далёка чорную крапку і дымок... А дзяўчына з жалосным стогнам павалілася на спод чоўна...

Але няма ліха без дабра. Паваліўшыся на спод, яна трапіла ў халодную воду і адразу апамяталася. На жаль, на гэтым дабро і скончылася. Паўстала новая бяда, нават большая за ту, што параза прыйшоў міма.

Аказваецца, калі Манг съпяшаўся да карабля, ён так напружваўся, так упінаўся ў лодку, што яна ня вытрымала і распаўзлася. Манг кінуўся затыкаць дзірку, але ад гэтага шоў яшчэ болей пачаў разыходзіцца.

Настану крытычны момант. Але Манг не зьблянтэжыўся. Хутка зірнуў на съцяну, убачыў за некалькі кроакі невялікую прыступку і накіраваў туды човен. Падплыў ён туды ўжо поўны вады. Манг выскачыў на скалу і выцягнуў дзяўчыну, якая была ўжо па пояс у вадзе. Ён нават не забыўся затрымаць і човен каторы хоць і быў поўны да берагоў, але трymаўся на вадзе.

Такім чынам нашы падарожнікі апынуліся яшчэ на горшым востраве, чымся раней. Яны стаялі на вузкім выступе скалы, дзе нават сесьці было цяжка, а за сьпіной уздымалася съцяна.

А навакол было так прыгожа і спакойна. Мора яскравілася пад паўднёвым сонцам, аніводнай хвалі ня было на ўсім

абшары. Чорныя скалы, нібы нейкі натоўп, стаялі сур'ёзна і спакойна. Толькі птушкі спрачаліся там наверсе.

Дзяўчына стаяла нярухомая і глядзела наперад так, нібы ёй было ўсё роўна, чым-бы гэта ні скончылася.

Затое Манг напружана думаў. Спачатку ён агледзеў скалы, каб знайсьці пакуль што лепшае месца. Але нічога добрага не заўважыў. Потым ён уважліва, бліскучым узрокам, пачаў углядацца наперад.

Там, кілёмэтраў за восем, быў іх дом. Ён нават бачыў уваход у затоку. Тамака яго радня, там кану. Так мала заставалася ехаць, і вось гэтае няшчасце! Няўжо-ж прыдзецца загінуць пад бокам ля сваіх? Нават выцягнуць кану няма куды, каб ходзь абыяк паправіць яе.

Застаецца толькі адно—плысьці туды.

І ён пачаў тлумачыць дзяўчыне, што хоча плысьці туды. Ён паказаў рукой на човен і працягнуў руку туды, што, значыцца, там ёсьць лодка. Потым паказаў, нібы ён сам плыве туды і, урэшце, вельмі шчыра і выразна стаў паказваць, што ён вернецца і возьме яе.

Дзяўчына ўразумела, але выдумка гэта ніколечкі не парадвала яе. Адкуль і якую лодку ён знайдзе? А калі ёсьць, ці даплыве ён? Лепш было-б загінуць разам. Усё-ж такі побач, ходзь дзікун, але жыви чалавек.

Манг tym часам зьняў свой мундзір і падперазаўся поясам з кінжалам. Потым бадзёра зясьмияўся ёй, кінуўся ў ваду і хутка паплыў.

Крок за крокам, павольна, але бязупынна ён пасуваўся ўсё далей і далей. Вось толькі ледзь чарнецца галава, вось і яна зьнікла ў бліскучым прасторы. А дзяўчына стаяла, сачыла і ўсё яшчэ не магла ўразумець, ці гэта к лепшаму, ці к горшаму.

Пацягнуліся для яе съмяротныя гадзіны, бясконцыя, безнадзейныя. І сапраўды, якую надзею яна магла мець? Яна ня ведала, куды ён паплыў, што ён мае на ўвазе. Ня ведала, колькі часу магло прайсці, пакуль ён вернеца, калі наогул вернеца. А надзеі на гэта вельмі мала: папершае—ён сам можа загінуць, падругое—можа не знайсці ніякага чоўна, патрэдце—можа знайсці праз некалькі дзён, пачацвертае—можа і зусім ня вернеца. Ці можна спадзявацца на дзікуна?

Значыцца, трэба рыхтавацца да съмерці. Як заўсёды бывае ў тыхіх выпадках, перад ёй прайшло ўсё яе жыццё. Бацька яе быў багаты ангельскі капиталісты. Паміж іншым, ён меў у Чылі вялікае прадпрыемства па здабыццю медзі. Жылі яны ў Лёндоне, але апошні год бацька быў прымушаны пражыць у Чылі па справах прадпрыемства. К гэтаму часу міс Грэт,—так эвалася дзяўчына,—скончыла сваю адукцыю і захацела праехацца да бацькі, каб паглядзець съвету.



А дзяўчына стаяла і сачыла.

І вось, заместа гэтага, яна стаіць тутака адна, на голай скале і чакае съмерді...

Так прайшоў дзень, падышоў вечар. Ужо некалькі разоў казала яна сама сабе, што трэба скончыць пакуту і самой кінуцца ў ваду, але ўсё адцягвала. Хоць у думцы яна не спадзявалася ні на што, але недзе глыбока ў сэрцы ўсё-ж такі трымалася надзея.

— А можа?.. Пачакаю яшчэ крыху, пакуль яшчэ можна.

Вось ужо і нач. Аніводнага гуку навакол. Напружанае вуха прыслухоўвалася, лавіла нібы плёскат. Можа ён едзе? Не, нічога ня было...

А Манг усё плыў і плыў. Эморыцца, адпачне на сьпіне і зноў плыве. Добра яшчэ, што мора ціхае. Вось ужо і ўваход. Адзін заварот, другі—і перад ім жаданы куток, іх часовы дом.

Крыкнуў ён, каб даць знаць сваім. Рэха пакацілася між ціхіх стромкіх скал, але іншага адказу ня было. Ізноў крыкнуў—таксама нічога. Манг адразу адчуў, што ён захаладзеў і ня можа рухацца.

Напружыў апошнія сілы, увайшоў у сярэдзіну, азірнуўся—нічога няма! Нават „гаспадаркі“ на беразе няма: значыцца выехалі не часова, а назаўсёды.

Ледзь жывы выбраўся ён на знаёмую плядоўку і паваліўся ня зямлю...

## VII

Дома.— „Чорт!“— Па ахвяру.— Альпага.— Барадьба з птушыным царом.— Спуск на „парашуде“.— Урачыстае ахвяраванье.— „Чорт“ ашукаў!..

Жыцьцё абодвых сем'яў пасъля ад'езду Манга не зъмянілася. Жылі яны спакойна і шчасльва, мелі ўсё, што толькі маглі жадаць гэтая людзі. З цікавасцю чакалі звароту Манга.

— Можа ён прывязе ад іх што-небудзь карыснае для нас?— казаў Тойдо.

— Хоць-бы сам вярнуўся, і гэтага досыць было-б,— адказвала маці.

Добралушны Кос супакойваў:

— А што з ім можа здарыцца? Манг— хлапец спрытны. Кану добра зроблены.

Аднойчы Мгу з дачкой Тойдо „зъбіралі плады з дрэва“. Як заўсёды, седзячы ў чоўне, прыпаднялі галіну. Дзяўчынка падтрымлівала яе, а Мгу здымала ўраджай. Унізе адкрылася чыстае свабоднае месца, дзе відаць было дно, ды гулялі рыбкі

Дзяўчына наглядала за імі, цешылася. Раптам яна адхінулася і з жахам закрычала:

— О! Чорт!

Зірнула Мгу і закрычала з няменшым жахам. Галіна вывалася з рук, і яны пачалі ўцякаць да берагу.

— Што? Што такое?— запыталіся дарослыя.

— Чорт страшэнны. Э вачыма,—казала Мгу, трасучыся ад жудасьці.

Бацькі зьдзівіліся, пачалі пытацца падрабязьней, але ніякага толку не дабіліся, акрамя слоў: „чорт! страшэнны! баюся!”

Мужчыны селі ў лодку, пад'ехалі да того месца, паднялі галіну, але нічога ня ўбачылі. Так і рашылі, што дзяўчатам нешта здалося.

Прайшло некалькі дзён. Аб гэтым здарэньні нават забыліся, толькі дзяўчаты памяталі і ніколі ня ішлі зьбіраць спажыву з гальля.

Але хутка і Кос з жонкай натрапілі на нешта незразумелае. Яны падрыхтаваліся лавіць рыбу торбай, што выдумаў Манг. Паднялі галіну, убачылі, як звычайна, рыбу і толькі нацэліліся апусьціць прыладу, як унізе заварушылася нешта вялікае і нязграбнае, нібы камяк зъмеяў, і разам з гэтым вада пачарнела, нібы хто напусьціў туды атраманту. Рыба зьнікла, нічога больш нельга было разгледзець.

— Што за дзіва такое?—паціскаў плячыма Кос:—Тойдо! Хутчэй сюды!

Пад'ехаў на другім чоўне Тойдо, зірнуў і ўбачыў толькі чорную ваду.

— Нічога не разумею,—сказаў ён, недаўменна зірнуўшы на Коса.

— Гэта—чорт! Гэта, мусіць, чорт!—закрычалі з берагу дзяўчаты.

— Які там чорт, калі нічога ня відаць!—адказаў Тойдо.

— Страшэнны. Э вачыма,—паўтаралі дзяўчаты.

— Ды нічога тут страшэннага ня відаць,—сказаў Кос:— мусіць, струмень чорнай, бруднай вады надышоў.

На гэтым справа і скончылася, tym болей, што праз некалькі хвілін яны налавілі рыбы бяз жадных перашкод.

Яшчэ праішоў дзень-другі. Аб здарэнні ня думалі. Але нарэшце і самім мужчынам прышлося пераканацца, што дзяўчата не памыліліся.

Аднаго разу Тойдо і Кос паднялі галіну і ўбачылі ў вадзе нешта такое, ад чаго нават яны скамянелі.

На іх глядзела страшэнная галава, такая агідная і жудасная, што наш родны чорт, якога ўяўляе сабе цёмны народ, у параўнанні з гэтым павінен быў-бы здавацца анёлам. Жудасьней-жа за ёсё былі вочы, вялічэзныя, пукатыя, нібы шкляныя. Яны сьвіціліся ў вадзе зеленаватым колерам і глядзелі ўпарты, ня міргаючы, з нейкім жудасным выразам. Невядома, ці знайшоўся-б у съвеце чалавек, які не ўздрыгнуўся-б ад гэтага погляду. А вакол галавы, заместа валасоў, варушыліся ціханька зьмеі.

Усё гэта мільганула перад мужчынамі на адзін толькі момант, бо яны адразу-ж выпусцілі з рук галіну. Але ўражанье было такое моцнае, што яны нават нічога не сказали, а толькі хутка пачалі грабсьці да берагу.

— Што з вамі здарылася? — запыталіся зацікаўленыя жонкі.

— Чорт. Дзяўчата праўду казалі, — прашапталі яны.

Пачалі радзіцца, што рабіць?

— Пакуль што ён нам ня шкодзіў, — выказаў сваю думку Кос: — Можа і надалей ня будзе чапаць?

— Гэтага мы ня можам ведаць, — сказаў Тойдо: — Але жыць побач з ім... з такім... Бррр!..

Задрыжэу і Кос. А дзяўчата, дык тыя зусім гатовы былі самлець, калі пачалася аб гэтым гутарка. Матак таксама абхапіў жах, хоць яны пакуль што і ня бачылі нічога.

— У такім разе трэба было-б уміласцівіць яго, — сказаў Кос, — прынесці яму ахвяру.

Гэта думка ўсім спадабалася, асабліва жанчынам. Пачалі радзіцца, што паднесыці? Папершае, трэба было патрапіць, што ён любіць, а падругое, каб гэта было сапраўды нешта значнае, каштоўнае. Рыбу не запрапануеш, пінгвіна або качку—таксама, бо ён, як вадзяны, сам можа мець гэтае дабро. Знанчыцца, трэба нешта надзвычайнае, напрыклад, якую-небудзь земную жывёліну.

Назаўтрае Тойдо з Косам адправіліся на паляваньне. Яны пайшлі, або лепш сказаць, палезылі тэю самаю дарогаю, што і раней, калі йшлі за палівам. Узълезылі на першую тэрасу, на другую; агледзелі той самы хмызьняк. З-пад ног выбегла жывёліна з пекнай сівой поўсьцю, падобная да вялікага пацука.

Мужчыны не зьвярнулі на яе ўвагі, лічачы яе нікчэмнай ахвярай. Але гэта „шыншыла“ дае каштоўную скuru, якая ў Эўропе цэніцца вельмі дорага. За адну шыншылавую хутру пані плацяць 25.000 рублёў.

Падняліся яшчэ на адну тэрасу, там ужо было больш вялікае плоскаўзышша, пакрытае нібы мохам, нібы травою.

— Глянь, ці ня жывёлы якіясь там?—сказаў Тойдо, паказаўшы рукою далёка на ўсход.

Сапраўды, там ля скал рухалася некалькі чорных кропак. Калі падышлі бліжэй, убачылі некалькі жывёлін, нібы авечак. Толькі шыя ў іх была тонкая і доўгая ды морда вастрэйшая. Завецца гэта жывёліна альпага і цэніцца сваёй воўнай.

Відаць, іх тутака ніхто ніколі ня трывожыў, бо яны не палохаліся, не ўдзякалі, а толькі зьдзіўлена глядзелі на людзей. Нашы паляўнічыя мелі пры сабе толькі сякеры ды кароткія дзіды. Аднак-жа падыйсьці блізка да альпагоў не ўдалося: заўважыўшы, што незнамяя двуногія жывёлы ідуць проста на іх, яны адбегліся далей. А схавацца на гэтым голым месцы, каб падкрасыціся зусім блізка, нельга было.

Пачалі радзіцца, як тут быць?

— Ці нельга будзе загнаць іх у якую-небудзь вузкую шчыліну?—прапанаваў Кос.

— Нічога іншага не застаецца,—згадзіўся Тойдо:—Пагонім вунь у ту ю цясьніну.

Абышлі з двух бакоў і асьцярожна пагналі. Праз некалькі хвілін альпагі былі загнаны ў вузкі доўгі калідор, адкуль ужо ніякага выхаду ня было.

Але, калі падышлі да канца цясьніны, альпагоў там ня было: яны зьніклі, нібы скроль зямлю праваліліся.

— Куды-б яны маглі дзецца? Эдаецца, ніякага выхаду няма?—дзівіліся мужчыны.

Але выхад быў: для горных жывёл досьць самых маленькіх прыступачак, каб прабрацца там, дзе, як кажуць, сам чорт нагу зломіць. Раззлаваныя паляйнічыя рашилі шукаць іх далей. Разгледзеўшы больш-менш зручнае месца, яны палезылі ўверх: паперадзе—Тойдо, ззаду—Кос.

З аднай пляцоўкі яны сапраўды ўбачылі альпагоў, але чамусыці з другога боку цясьніны. Значыцца, яны або абышлі навакол, або выбраліся з другога боку.

— Не, мусіць нічога ня будзе,—сказалі зъянтэжаныя паляйнічыя.

Затое вышэй, над сваёй галавой яны зауважылі нешта другое. У прытульнай вынятцы скалы віднеўся нібы край гнязда, дзе відаць было, варушыліся птушаняты.

Тойдо і Кос пераглянуліся.

— Можа гэта будзе ня горш за альпагу?

Яны ведалі, што гэта ёсьць гняздо птушынага цара—кондора, найвялікшага арла ў сьвеце. Такая ахвяра для вадзянога духа магла-б быць яшчэ болей пачэсная, чымся іншая жывёла.

Тата думка үсін сиадебоянда тұрмыздаудар іле  
спимекі, зедүәзін ортағынан жаңа анықтама  
шоғын жасайды. Анықтама жаңа  
забыл — юдай Тойдо.



Кондор кінуусы на Тойдо.

І Тойдо зараз-жа палез уверх. Даступіцца да гнязда было вельмі цяжка. Кос з жахам глядзеў, як той чапляўся, рызы-куючы абарвацца кожны момант. Урэшце Тойдо дабраўся, але з-пад нізу, пад гняздом. Каб заглянучы у яго, трэба было перахіліцца назад і віседа над бяздонынем.

У гэтых момантах уверсе пачуёся нібы сьвіст і разам з гэтым вялізная ценъ зацямніла съятло. Над галавой Тойдо кружыўся птах, крылья якога дасягалі блізка што трох мэтраў у размаху.

— Злазь хутчэй! — крикнуў Кос, але было ўжо позна. З нейкім хрыпатым крыкам кондор накінуўся на Тойдо і дзюбануў яго у галаву. На шчасце дзюба сълізганула збоку і параніла толькі вуха.

Бараніцца Тойдо мог толькі аднай рукой, але супроць гэтай птушкі такая абарона ня мела анікага значэння. Горш-жа за ўсё было тое, што Тойдо і думаць ня мог аб tym, каб злазіць. Аднай рукой ён трymаўся за скалу, а другой адбіваўся нясупынна.

У такім становішчы нельга было пасунуцца ўніз ні на крок.

Кос мог дапамагчы толькі крыкам, а гэтым ня спудзіш такої птушкі. Вось яшчэ адзін удар у плячо: пацякла кроў... Адразу відаць было, што бязбройнай рукой нельга адбіцца ад страшэннай дзюбы, кіпцюроў і крылья. Другая рука тым-часам пачала дрантвець, а перамяніцца ня было магчымасці, бо ня было часу.

Тойдо ўжо добра разумеў, што набліжаўся канец, што праз хвіліну ён паляціць уніз, калі да гэтага кондор не разаб'е яму галавы...

А драпежнік усё кружыўся над галавой, усё вузей і шчыльней рабіліся кругі. Вось ён наляцеў апошні раз, ударыў Тойдо крылом і падрыхтаваўся канчаткова прадзяўбсьці галаву.

Сілы Тойдо ўжо скончыліся, надзея пропала. Апошні раз узмахнуў ён рукой і... ухапіўся за голую кондораву шую; зараз-жа і другая рука сашчапілася вакол яе,—і абодві ворагі паляцелі ў бяздоньне...

А Кос толькі руки падняўверх, ды так і застаўся стаяць увесь скамянелы.

Кондор цяперака ўжо думаў толькі аб себе. Ён адчуваў, што руки чалавека душаць яго і стараўся вырвацца і паляцець. Ён махаў сваімі магутнымі крыльямі, але цяжар чалавека няухильна цягнуў яго галавой уніз. Вось ужо і драпежнік пачаў траціць прытомнасць, але з апошнім моцам ўсё махаў і махаў крыльямі...

Калі Кос спусціўся ўніз, ён убачыў абодвых ворагаў мёртвымі. Руки Тойдо ўсё яшчэ сціскалі шую кондора.

Але праз хвіліну Тойдо заварушыўся, выпусціў шую і расплющчыў очи.

З радасным криком кінуўся да яго Кос, прыпадняў яго і пачаў пытацца, як ён сябе адчувае.

Тойдо зусім ачуліўся, пачаў крататць сябе, але, апрача крыві ля вуха, раны на сьпіне ды тупога болю ў баку, нічога дрэннага не адчуваў і нават сам устаў.

І сапраўды, калі ня лічыць раны на сьпіне, праўда, досьцізначнай, наогул ён зусім не пацярпеў. Ён спусціўся з кондорам нібы на „парашуце“ \*).

Дзякуючы таму, што кондор задушыўся не адразу і ўвесь час біўся і махаў крыльямі, ён такім чынам затрымліваў паданье і апусціўся павольна. Такі выпадак мог здарыцца толькі з кондорам, які настолькі вялікі і дужы, што сам на-

\* ) Парашут—нібы парасон, які дае магчымасць спускацца з вышыні павольна. Ім, напр., карыстаюцца лётнікі, калі ў вышыні папсуецца самалёт.

падае на альпагоў, гуанакаў, ламаў і іншых кордылерскіх жывёл, съпіхваючы іх у бяздоныне \*).

Кондор ляжаў, распасьцёршы свае чорныя з белымі канцамі крыльлі. Крэпкая кручкаватая дзюба, съціснутая з бакоў, была адчынена і адтуль высоўваўся востры язык. Асабліва няпрыемны выгляд мела шыя, голая, мяснога колеру, з чырвонымі зморшчкамі скурыв па бакох, а ля галавы нейкія жмуты ні то пер'я, ні то поўсьці.

Амыўшы раны лёдавай вадой, Тойдо зусім стаў бадзёрым, і яны весела павалаклі сваю здабычу да дому.

У гэтых-ж самы вечар, пры съвеце вогнішча, адбылося ахвяраванье. Прывязалі каменьні да ног кондора, каб ён пайшоў на дно, паднялі на рукі, і Кос, нібы жрэц, сказаў прамову:

— Дух вадзяны! Уладар мора! Ня скрыўдзі бедных людзей, дазволь нам пакарыстацца з тваёй гаспадаркі. А ў знак нашай пашаны да цябе прымі ад нас гэтага цара птушак, якога мы здабылі, рызыкуючы сваім жыцьцём.

Цікава і жаласна было глядзець, як гэтые дзецы прыроды рабілі сваё першабытнае набажэнства. Твары выглядалі сур'ёзна, урачыста, кожны адчуваў, што адбываецца вялікі момант, ад якога залежала іх далейшае спакойнае жыцьцё. Вакол сурова стаялі чорныя скалы, вада была таксама чорная, таемная; агонь адбіваўся ў ёй, асьвятляў ля берагу, але за некалькі крохаў было яшчэ больш таемна і жудасна. Вось зарушылася падводная лісъце: некалькі крабаў падпаўзлі, каб

\* Гуанако—падобна да альпагі, толькі поўсьць кароткая (апрача жывата). Лама—крыху нагадвае вярблюда, толькі значна меншая; яна служыць заместа коняй. Кордылеры—самыя вялікія горы (14.000 км. даўжыні) па заходняму берагу абедзівюх Амэрык.

падзівіцца на агонь. А там глыбей сядзіць „ён“, слухае і чакае ахвяры. Вунь там, здаецца, блішчаць ягозялёныя вочы...

Заплюхцела вада, бліснулі бырзкі—і ахвяра павольна пайшла на дно. Праз хвіліну ўсё съціхла, зьнікла, толькі ўстрывожаныя хвалкі плюскаталі ля падножжа скал.

З палёгкай уздыхнулі людзі. Кожны быў упэўнены, што пасьля такога ўрачыстага ахвяравання дух ня будзе рабіць ім крыўды.

А. Франк

Цікава і жаласна было глядзець, як гэтая дзеедзі прыроды рабілі свае першабытнае набажэнства.



І сапраўды, пасъля гэтага яны ўжо ня бачылі страшыдла і амаль што забыліся аб ім.

— Я сказаў, што ахвяра дапаможа!—задаволена паўтараў Кос. Але гэта і так усім было ясна.

Спакойна спалі людзі на беразе, закапаўшыся ў свае скуры. Агонь пагас. Пачало сьвітаць. Наверсе ўжо стрэльнулі праменіні сонца, але тутака быў яшчэ змрок.

Вось ля берагу ў вадзе нешта заварушылася. Праз хвіліну з-пад вады высунулася нібы зъмяя, але без галавы. Мусіць таму яна папаўзла на бераг асьцярожна, няўпэўнена, нібы вобмацкам. Усё цела яе было пакрыта нейкімі нарастамі, якімі яна мацала тое, да чаго дакраналася.

Вось яна абмацала голую нагу хлопчыка і зараз-жа абкруцілася вакол яе. Хлопчык праз сон ўздрыгнуўся некалькі разоў, але не прачнуўся. А разам з гэтым з-пад вады выпаўзла на гэты раз ужо хутка і ўпэўнена другая зъмяя і абвінула другую нагу.

На гэты раз хлопчык прачнуўся і закрычаў. Паўскаквалі дарослыя і ўбачылі, што дзьве зъмяі цягнуць хлопчыка ў ваду. Ня доўга думаючы, Тойдо ўхапіў сякеру і перасек адну зъмяю.

Але ў гэты момант у вадзе нешта моцна плюхнулася, у паветры са сьвістам мільганула нібы пуга—і трэцяя зъмяя абкруцілася вакол шыі Тойдо. Спачатку ён пачуў, нібы яго апякло гарачае жалеза, а потым паступова пачало съціскаць яго шию.

— Koc! Рубі!—прахрыпей Тойдо. Але Кос і бяз гэтага не драмаў. Мігам разрубіў ён гэту зъмяю і думаў быў ужо ратаваць хлопчыка, як у паветры ўзвілася чацвертая зъмяя. Але ад яе пасьпелі адскочыць. Пакруціўшыся ў паветры, яна апусцілася на хлопчыка. Абодвы мужчыны кінуліся дапамагаць, але...

— Чорт! Чорт! — закрычалі жанчыны, з жахам гледзячы ў ваду. Паглядзелі туды мужчыны, і сякеры вываліліся з іх рук...

З-пад вады, вылуپіўшы свае вагромністяя вочы, глядзела на іх тая самая страшэнная галава, вакол якой у запасе яшчэ былі зъмеі.

— О, дух! Зъмілуйся над намі! — прастагнаў Тойдо і паваліўся ніц на зямлю. Кос і жанчыны зрабілі тое самае.

А тымчасам на іх вачох хлопчыка пацягнула ў ваду...

Праз некалькі хвілін два чаўны съпешна выяжджалі ў мора. Няшчасныя людзі павінны былі ўцякаць з найлепшага прытулку, які толькі маглі мець. Уцякаць затым, што іх ашукаў „чорт“: прыняў ахвяру, як добры, а потым вось што нарабіў\*).

\*) „Чорт“ гэты быў так званы спрут, або вясміног (даеля того, што ён мае 8 такіх ног-зъмейяў), які адносіцца да разраду малюскаў (мяккацелых). Ён зъяўляецца радней такой нікчэмнай жывёлы, як нашы сълімак, але сам часам дасягае 2.000 кілограмаў вагі, а ногі часам бываюць да 10 метраў. Яны сустракаюцца ўсюды, але такія вялізныя бываюць рэдка. Яны настолькі страшэнныя і агідныя, што, здаецца, ні аб кім німа столькі апавяданьняў, колькі аб гэтых вясміногах.

### VIII.

**Чаканьне.—Нгара!—Барацьба ў вадзе.—І „чорт“ умяшаўся!—  
Съмердь пад рогат.—Вандраваньне з паненкай.—Спаканьне  
са сваімі.**

Манг ляжаў на беразе, але не адчуваў адпачынку. Думкі віхрам круціліся ў галаве, стараючыся адгадаць, што тутака здарылася. Можа часова яны выехалі? Але чаму тады няма шалаша, ніякіх рэчаў? А калі назаўсёды, дык з якой прычыны? Можа яны загінулі ўсе? Але гэтага ня можа быць.

Тут ён заўважыў, што зусім у другім месцы, вод大洋 ляжаць нейкія рэчы. Падышоў, паглядзеў. Вось гаршчок, але ня іх, мабыць, Косаў. Вось сякера, але гэта ўжо зусім незнамая, нават ня Косава. Вось нейкі пас, якога ня меў ні яго бацька, ні Кос.

І некалькі скурак, таксама незнамых.

Значыцца, тутака ўжо жыве іншы гаспадар! Як гэта магло здарыцца? І хто ён, ці яны? Няўжо-ж яны пагубілі ўсю яго радню і самі пасяліліся? Але рэчы съведчаць, што народу тутака нямнога, бадай ня болей як два чалавекі.

Значыцца, нічога не застаетца, як чакаць і пільнаваць. І Манг прытуліўся за выступ скалы.

Чакаць прышлося нядоўга, бо дзень ужо канчаўся. Праз некалькі хвілін па-за скалой пачуўся плюскат, нібы хто грабе вяслом, а яшчэ праз хвіліну паказалася і лодка. Мангу адразу

стала лягчэй на сэрцы, калі ён убачыў, што там сядзіць толькі адзін чалавек.

Але праз момант ён ледзь не закрычаў і ня выскачыў, калі пазнаў, што гэта Нгара. Дык вось хто тутака абсталяваўся,—Манг пачаў нават трасціці ад злосці. Яму здавалася, што Нгара так марудзіць, што ніколі не даедзе да берагу.

Той тымчасам павольна і спакойна пад'ехаў, выкінуў з лодкі нейкую птушку, гальлё, потым, не съпяшаючыся, сам вылез. Па ўсіх яго рухах відаць было, што ён адчувае сябе дома. Нават ні разу ня зірнуў па бакох.

Манг съцяў губы, напружыўся і чакаў найбольш зручнага моманту, каб кінуцца на ворага. Нгара падышоў да вогнішча, схіліўся, памацаў попел. Відаць, ён быў яшчэ гарачы, бо Нгара падкінуў сухой травы і пачаў дэльмуць.

Гэта ўжо быў самы зручны момант для Манга. Але ў апошнюю хвіліну ён зьмяніў плян. Заместа непасрэднай барацьбы ён рашыў зрабіць так, як тады Нгара зрабіў з ім, г. зн. захапіць кану.

Як тыгра, папоўз Манг да чоўна. Быў ужо змрок, дый бяз гэтага Нгара быў так заняты сваёй справай, што яму не магло прыйсьці ў галаву азірацца назад. Азірнуўся ён толькі тады, калі пачуў шум ля чоўна. Убачыўши ў чоўне Манга, ён вачом сваім ня мог паверыць. Адкуль? Якім чынам? Ці не з таго сьвету зьявіўся?

— Ну, Нгара,—злосна сказаў Манг, адапхнуўшыся ад берагу,—цяперака мой чарод пажадаць табе ўсяго лепшага. Падзякую толькі, што я не забіў цябе, як пінгвіна.

Голас Манга паказаў Нгару, што ўсё гэта сапраўднасць. Злосць і роспач съціснулі яму горла, і, нядоўга думаючы, ён кінуўся за Мангам у ваду. Манг гэтага зусім не чакаў. Ён паспееў ад'ехаць толькі на некалькі крохаў, і Нгара адным ма-

хам дасягнуў яго, учапіўся за край чоўна і перавярнуў яго разам з Мангам.

Абодвы апынуліся ў вадзе. Завязалася барацьба не на жыцьцё, а на съмерць. Хоць ні аб чым іншым цяпер нельга было думаць, але Манг уздрыгнуўся ад няпрыемнага адчуваньня, калі ногі яго заблыталіся ў сълізкім гальлі падводнага дрэва.

Нгара быў дужэй Манга. Яму адразу ўдалася ўхапіць Манга ззаду і занурыць яго ў ваду. Становішча Манга стала дрэнным. Калі ён ня вызваліцца ў працягу поўхвіліны, дык загіне. Але-ж затое ён меў і перавагу—гэта капитанскі кінжал. Зараз-жа ён выхапіў яго, але ня мог як сълед размахнуцца, бо Нгара трymаў яго ззаду за плечы. А вада тымчасам пачала душыць, набірацца ў нос.

Раптам Манг пачуў, што Нгара чамусьці закрычаў і выпусьціў яго. Манг высунуў галаву, і ўбачыў, што вакол Нгара абкруцілася зъмяя. Не пасьпей Манг апамятацца, як пачуў, што і яго нагу апякло і съціснула. Манг схіліўся і адным махам адрезаў зъмяю сваім вострым аружжам. Тады вынырнуў і ўчапіўся за човен.

Нгара тымчасам біўся, каб вызваліцца ад сваёй пятлі. Ён таксама трymаўся за човен і ўжо не зварачаў увагі на свайго ворага. Трэба сказаць, што і Манг таксама думаў толькі аб гэтай новай бядзе, хоць цяперака ён і мог ужо забіць свайго ворага.

Не пасьпей ён адплысьці, як адчуў, што ізноў абхапіла яму нагу. І на гэты раз ён хутка вызваліўся, а тымчасам вакол Нгара абвілася другая зъмяя.

Нгара бачыў у руках Манга нож, бачыў, як лёгка Манг вызывае сябе і пачаў прасіцца:

— Братка, вызвалі мяне, я табе ўсё аддам!

— Дурны! — злосна ўсьміхнуўся Манг, — што-ж ты мне аддаеш, калі я і без цябе магу забраць.

І хутка паплыў да берага. Тамака сеў сабе спакойна і пачаў зьдзеквацца над няшчасным.

— Ты-ж бачыш, што я мог цябе забіць, але не хачу пэцкаць свайго прыгожага нажа. Хай лепш цябе задушаць гэтая зьмея! Вось так, вось так! Го-го-го! Дарэмна ты радаваўся, што мяне няма на съведце.



Пад съмех Манга, Нгара апускаўся ўсё глыбей і глыбей.

А зьмеяў гэтых абкруцілася ўжо трох. Цяпер ужо справа пайшла хутчэй. Пад съмех Манга, Нгара апускаўся ўсё глыбей і глыбей і, нарэшце, з жудасным крыкам зынік пад вадой. Толькі бурбалкі съведчылі, што там адбываецца трагедыя.

Калі ўсё скончылася, Манг выбраў даўгую галіну, зачапіў човен, падцягнуў да берага, выцягнуў яго, упараткаваў і выехаў у мора.

Было ўжо зусім цёмна. Пасьля ўсяго таго, што ён перажыў, было неяк дзіўна прыпомніць, што там яго чакае нейкая „белая птушка“. Здавалася, што гэта было даўно-даўно, а мо' і зусім ня было... Мо' ніякай птушкі і няма.

А дзяўчына ўсё стаяла на скале. Даўно ўжо скамянела сэрца; даўно ўжо адрантвела цела, а разам з імі і думкі; даўно ўжо яна шаптала сама сабе, што ўсё скончана, што надзеі няма,—а між тым не адводзіла вачэй ад таго боку, куды паплыў Манг, увесь час прыслухоўвалася, ці ня чуваць яго, увесь час інстынкт падказваў: а можа прыедзе?

І вось аднекуль з мора даляцеў крык, доўгі, бадзёры. Затрапяталася паненка ўсёй сваёй істотай,—ці ня Манг дае знаць, што едзе? А можа і не?..

О, каб гэта быў ён, мілы, родны Манг! За ўсё сваё жыццё яна нікога так не чакала, нікога так не жадала бачыць, як цяпер гэтага дзікуна—„людаеда“. У гэты момант ён здаваўся ёй лепшым за ўсіх яе знаёмых лёрдаў, сэраў, містэраў і іншых франтаў.

Вось новы вясёлы крык, потым плюскат, зачарнеўся човен, і пад'ехаў Манг. Напруженія нэрвы ня вытрымалі, съёзы радасыці паліліся з дзяўчыных вачэй, і яна павалілася Мангу на руکі.

Ужо сьвітала, калі яны прыехалі дадому. Пасьля ўсяго перажытага, яны спалі увесь дзень, нібы забітыя.

На другі дзень дзяўчына пачала хвалявацца і патрабаваць, каб ехаць далей. Манг і сам ведаў, што трэба ехаць шукаць бацькоў, але пагода сапсавалася. Прыходзілася чакаць. А чаканыне гэта цягнулася цэлы тыдзень.

Хоць тутака лепш, цішэй было, чымся там на востраве, дый прылады былі, але дзяўчыне здавалася, што гэты ня-прыемны, нудны тыдзень быў горшым за ўсё папярэдняе. Нарэшце скончыліся і гэтыя дні. Паехалі далей на поўдзень.

Вось і Магелянава пратока. Дзяўчына пазнала месцы, дзе яна нядаўна праяжджала. Яна думала, што яны тутака будуць чакаць паraphоду, але Манг накіраваўся далей на поўдзень. Паненка пачала паказваць, каб ён спыніўся. Манг паслухаў яе, прыпыніў човен, пастаяў, а далей што?

Дзяўчына рознымі способамі пачала тлумачыць, што тутака павінен ісьці паraphод і што трэба пачакаць яго. Манг прыслухаўся, прыгледзеўся, заматаў галавой, што ніякага паraphоду няма, і накіраваўся далей. Дзяўчына заспрачалася, раззлавалася, расплакалася, адным словам, адбылася „сямейная сварка“.

Манг ня ведаў, што рабіць. Ізноў спыніліся, пастаялі. Дзяўчына напружана глядзела ва ўсе бакі і, здавалася, чакала, што вось-вось зьявіцца карабель.

Манг сядзеў і чакаў, што будзе далей.

— Як-жа-ж тутака стаяць? — пачаў ён тлумачыць ёй пасвойму: — Можа кану белых зьявіцца праз месяц?

Але гэтых слоў яна не магла зразумець. Яна ведала толькі, што гэта апошняя надзея сустрэць карабель. Калі яны ад'едуць ад гэтага гасцінцу, дык, можа, ніколі ўжо ня сустрэнуться.

Пачакаў крыху Манг і зноў пасунуўся. Ізноў дзяўчына запротэставала.

Манг, як толькі мог, пачаў тлумачыць і паказваць, што стаяць тутака нельга, што трэба спыніцца там, і што яны вернуцца сюды, каб чакаць паraphода.

Яна і сама добра ведала, што стаяць тутака ўвесь час немагчыма, але чаплялася за надзею, як тонучы за саломіну. А можа праз хвіліну зьявіцца паraphод? А што, калі ён пакажацца тады, калі яны толькі што ад'едуць адсюль?

Правалаводзіўшыся такім чынам з гадзіну, паехалі ўсё-ж такі далей. Яна хацела прыпыніцца дзе-небудзь тутака, недалёка,

але Манг паехаў далей. І зноў пачаліся крыкі, папрокі, сълёзы, але Мангу ўсё гэта ўжо абрыйда, і ён ехаў сабе далей.

Пайшлі знаёмыя вуліцы, дамы, вось і вадаспад пыліцца, вось і „дзядзінец“, куды яны калісьці скаваліся ад кіцнят, так сама зьязюць сънегавыя верхавіны,—усе знаёмыя, мілыя сэрцу вобразы, усё прыгожае, прыемнае, прытульнае, як гэта здаецца кожнаму, хто пасъля доўгага расстання прыяжджае на радзіму.

А для яго спадарожніцы ўсё гэта здавалася мёртвым, дзікім, няпритульным.

„Куды ён мяне вязе?—з маркотай думала яна.—Вось калі дзікун паказаў свой сапраўдны твар! Вось дзе прыдзеца мне загінуць!“

А тут якраз натрапілі на цэлую сям'ю дзікуноў у чаўне. Убачыўши Манга ў капітанскім адзеньні і з ім белую жанчыну, дзікуны ад зьдзіўлення так пачалі крычаць ды махаць рукамі, што дзяўчына канчаткова рашыла, што ёй прышоў канец.

Але пасъля перагавораў з імі Манг павярнуў налева і паехаў на ўсход, пакінуўши дзікуноў з разъязўленымі ратамі.

Чым далей ад'яжджалі ад акіяну, тым большая і нізейшая былі астравы. Пачала зъяўляцца трава, дрэвы. Там далей, на ўсходзе, ёсьць і лясы і лугі, але жыве тамака сільнае ваяўнічае племя „она“. Гэтыя она дужы, злы народ; яны здаўна ўжо выпхнулі мірных фуіджы на бясплодныя заходнія скалы і ня пускаюць іх назад.

Два дні ехалі на ўсход і на трэці дзень а поўдні ўбачылі два чаўны. Гэта былі Тойдо і Кос. І тутака яны разъмясьціліся нядрэнна. Бераг быў нявысокі, даступны і лясісты. Пад дрэвамі была пабудавана з гальля будка, праўда, нязграбная, але ўсё-ж такі будынак.

Уся колёнія замітусілася і нават занепакоілася, калі ўбачыла човен з нейкімі дзіўнымі людзьмі. Нават, калі Манг

пад'ехаў блізка і гукнуў, яны ўсё яшчэ не маглі даць веры, што гэты чалавек у дзіўным убраньні ёсьць Манг. Ды яшчэ з ім нязвычайная дзяўчына.

Як-бы там ні было, а калі ён зусім пад'ехаў і вылез на бераг, прышлося пераканацца, што гэта іх Манг. З неўразуменьнем і нейкай баязнью падышлі крэўныя да Манга, увесь час пазіраючы на лодку, дзе сядзела дзяўчына, якая баялася вылезыці на бераг.

Пачаліся пытаньні, што і як адбылося за гэты час. Манг расказаў аб сваіх прыгодах, з горам пачуў аб съмерці свайго браціка.

— А навошта табе гэта?—сказаў нарэшце бацька, паказваючы на дзяўчыну ў чаўне. Што ты з ёй будзеш рабіць?

— Ня ведаю, — адказаў сын. — Трэ' будзе як-небудзь перадаць яе белым.

Стары паківаў галавой.

— Нам самym няма чаго есьці, а тут яшчэ з ёю важдайся,—незадаволена сказаў ён.

— А як-жа-ж было рабіць?—апраўдаўся сын:—Няўжо-ж трэ' было даць загінучь або кінучь у мора?

— А хоць-бы і так!—адказаў Тойдо:—Што нам да іх?

Кос стаяў побач, скоса пазіраў на прыежджую і, відаць, згаджаўся з Тойдо.

А міс Грэт сядзела ў чаўне і чакала вырашэння свайго лёсу. Яна бачыла, што гутарка ідзе аблёгт, і была ўпэўнена, што нарада ідзе аблёгт, якім спосабам яе забіць і зьесці.

— Дык вось дзеля чаго гэты дзікун стараўся выратаваць мяне?—з прыкрасыю думала яна, пільна сочачы за Мангам. А разам з тым мімаволі зьяўлялася і надзея: а можа ён ня дасць?

Нарэшце Манг звярнуўся да яе, запрашаючы вылезыці на бераг. Са съдзіснутым сэрцам вылезла яна і села воддарль на траве. Дзікуны абступілі яе і пачалі дзвівіцца, нават краталі яе адзеньне, якое, сказаць да рэчы, ня мела нічога агульнага з ранейшым: бруднае, парванае. Ды яшчэ час-ад-часу міс Грэт чамусьці чухалася...

Больш за ўсё цікавіліся ёю жанчыны, і гэты ўважлівы агляд быў больш няпрыемны для дзяўчыны, чымся агляд старых мужчын. Яна адразу пачула сябе больш няшчаснай і бездапаможнай, чымся раней. Нават Манга цяпер пачала яна баяцца. Ён здаваўся ёй ужо чужым, далёкім, зусім ня слугой, як раней.

Нанач адвялі ёй куток у будцы, побач з жанчынамі, і гэта noch пад страхой, сярод людзей, была для яе горшай, чымся раней пад адкрытым небам.

Наогул, у бясклопатным жыцьці нашых дзікуноў цяпер адчулася нешта няёмкае. Кожны момант адчувалася, што ў іх жыцьцё ўціснулася нешта чужое, непатрэбнае, перашкаджаючае, з якім нямаведама, што рабіць.

Асабліва цяжка было з ядой. І бяз гэтага ад дзяўчыны засталіся толькі скора ды косьці. Больш месяца яна ня бачыла ні кавалка хлеба, ні плада. Праўда, яна некалькі прызычыялася да чарапашак, ракаў, рыбы, але раней яна прынамсі загадвала Мангу то тое, то гэта. Цяперака само праз сябе зрабілася так, што распарааджацца і загадваць яна ўжо не магла, а сам Манг чамусьці адчуваў, што тутака, у сям'і, ён ня можа так клапаціцца і дагаджаць выключна ёй аднэй, як гэта было раней.

Ужо на другі дзень пачалася нарада між Косам і Тойдо па гэтай справе. Апрача ўсяго, у Коса была свая асобная думка, якая не давала яму спакою.

— Вось што, Тойдо,—сказаў ён сур'ёзна:—Ці ня думае Манг пакінудь гэтую рыбіну сабе за жонку? Тады парушыцца наша ўмова. Мы-ж, можна сказаць, пашылі яму кану.

— Я і сам гэтага баюся,—нахмурана адказаў Тойдо,—але-ж Манг сказаў, што ён перадасьць яе белым.

— Калі яшчэ гэта будзе, а пакуль што яна тутака зусім лішняя. І навошта нам клапаціцца аб ёй? Хай сабе ідзе на ўсе чатыры бакі.

— Манг ня згодзіцца яе выганяць,—сказаў Тойдо;—ён яе шкадуе; апрача гэтага, ён думае праз яе пазнаёміцца з белымі.

— Дый гэта зусім непатрэбна!—адказаў Кос.

— І я таксама лічу, але што-ж зробіш, калі ён моцна ўбіў сабе гэта ў галаву?

— Тады можам аслабаніць яго ад усяга гэтага,—прапанаваў Кос,—возьмем яе ды і адвязем на які-небудзь востраў. Хай сама сабе шукае дарогі. А Манг тады ажэніцца са Мгу і зажыве, як усе добрыя людэi.

Тойдо прызнаў, што думка досыць разумная. З гэтымі белымі Манг можа зусім адбіцца ад дому. Сам Тойдо старэе, малодшы сын загінуў, і можа здарыцца, што ў сям'і зусім не застанецца апоры.

А Манг тымчасам думаў аб далейшым падарожжы. Міс Грэт нерашуча звярнулася да яго, паказваючы, каб ехаць, і была вельмі абрадавана, калі ён весела і прыхільна заціваў галавой у знак згоды.

У той-жа дзень Тойдо і Кос загадалі, каб Манг і ўсе жанчыны (зразумела, апрача белай) пайшлі ў лес пашукаць ягад. Справа была звычайная, і яны зараз-жа адправіліся.

## IX

Па ягады.—Она!—Гуанако падвёў.—Адступленыне.—Зынік-  
неные „белай птушкі“.—Ізноў Манг выратаваў.—Кара-  
бель.—Урачыстае спатканыне „капітана Манга“.

Гэты бераг можна было лічыць мяжой, за якой пачыналіся лясныя абшары. Чым далей на ўсход, тым багацей рабіліся лясы. А сярод іх уздымаліся сънегавыя горы.

Хоць гэты край знаходзіцца і досып' далёка ад роўніка ( $55^{\circ}$ ), але большасць дрэў і кустоў зелянеюць увесь год. Часцей за ўсё сустракаецца бук—невялікае дрэва з меленькім, жорсткім, але паухум лісьцем. Звычайна ўсё лісьце зъмяшчаецца на кандох галін, і здалёку такі бук нагадвае італьянскую хвою.

Асабліва-ж радуе вока магнолія, з бліскучым, нібы тлустым лісьцем. Прыгожа выглядаюць адтуль белыя кветкі, нібы нашы балотныя лялеі. Кара гэтага дрэва ўжываецца тутака, як лякарства, супроць розных хвароб.

Дзе-ні-дзе поперак дарогі трапляліся вялізныя дрэвы, што паваліліся ад старасці. На іх зараз-жа накінуліся і абліяпілі з усіх бакоў чужаедныя расьліны—мох, лішайнік, розныя нарасты і, паміж іншым, грыбы. Гаспадыні не абмінулі гэтых грыбоў і набралі ў свае торбы.

Але-ж затое ўсю музыку псуе калючы хмызьняк—„калафата“. Колькі пацярпелі нашы падарожнікі ад яго калючых

шыпоў! Нават дзеля гэтага хацелі вярнуцца назад, але Манг хутка вывеў усіх на шырокую сьветлую паляну, дзе ўжо на трапілі на ягады, падобныя да нашай маліны.

Пакуль жанчыны зьбіралі ягады, Манг, як адказны начальнік атраду, адышоў далей, каб паглядзець, ці няма якой-небудэь небясьпекі. Прайшоўся ў кірунку да сярэдзіны вострава, павярнуў направа,— і раптам заўважыў, што над лесам уздымаецца дымок.



Ля вогнішча былі відны постаці людзей.

Манг спыніўся і задумаўся. Што рабіць? Ці бегчы назад, папярэдзіць жанчын і ўцякаць разам з імі, ці спачатку даведацца, што там такое? Нарэшце, ён выбраў апошняе, бо сорамна было ўцякаць нямаведама ад чаго. І ён пачаў красыціся наперад.

Доўга ён пасуваўся, як цень, пакуль убачыў прасьвет, праз які ўжо было відаць вогнішча і постаці людзей. Потым лёг на зямлю і пачаў паўзыці. Праз некалькі хвілін ён ужо мог разгледзець чатырох мужчын, якія сядзелі ля вогнішча на беразе ручая. Гэта і былі „она“.

Хоць Манг раней і не сустракаўся з імі, але пазнаў іх з бацькавых расказаў, якія ён чуў з маленства. Такімі ён сабе і ўяўляў іх: высокімі, дужымі, суровымі. На бронзавае цела была накінута шырокая накідка, пашытая са скур гуанако, лісіцы і пацукоў, а побач ляжалі лукі, стрэлы, пікі.

Ня гледзячы на дзень, цішыня была надзвычайная, бо ў гэтых лясох амаль што зусім няма лясных птушак, а таксама жукоў, мух і іншых казюлек, якія так гудуць у нас. Гэта дало Мангу магчымасць пачуць некалькі слоў іх гутаркі. Але зразумець усяго ён ня мог, бо ѿна свая асобная мова. Ва ўсякім разе досыць было таго, што Манг пачуў слова „фуіджы“ ды ўбачыў некалькі злосных рухаў рукой у кірунку да берага. Значыцца, гаворка ішла аб іх і не абяцала нічога добрага.

Неспадзявана ззаду ад Манга пачуўся шолах, трэск, туцн. Манг азірнуўся і ўбачыў гуанако. Яно належыць да тэй самай пароды, што і альпага, але адрозніваецца кароткай поўсцю, доўгай тонкай шыяй, доўгай расьсечанай верхній лупай і вялікімі вушамі.

Гэты шум таксама пачулі і она. Яны заціхлі, схапілі сваю зброю і ціханька папаўзьлі праста да Манга...

Манг абамлеў. Уцякаць было дарэмна:—яны ўсё роўна да-гоняць яго. Хавацца было позна самы нязначны рух выкрайе яго. Адным словам, гэты пракляты гуанако загубіў яго!

А она тымчасам набліжаліся да яго. Ляжаць на месцы і чакаць, пакуль на яго натрапяць, было немагчыма, і Манг як мага хутчэй пасунуўся ўбок. Гуанако між тым быў зусім блізка ад яго. Убачыўши чалавека, жывёла спалохалася і кінулася ў другі бок. І гэта выратавала Манга.

Само па сабе зразумела, што ўся ўвага она накіравана была на жывёлу. Яны папаўзьлі за ёй, а праз некалькі хвілін,

убачыўши, што гнацца дарэмна, вярнулася назад. А Манг тым-часам пастараўся борзыдзенька зьнікнуць.

Праз некоторы час уся сям'я вярнулася дадому.

Але там нікога ня было: ні бацькоў, ні белай дзяўчыны. Не хапала і аднаго чаўна. Значыцца, яны на ім паехалі. Але куды? Чаму?

— Можа тутака ўжо былі гэтыя ёна? — з жахам сказала маці.

— Не, — упэўнена супакоў Манг: — тады ўсё было-б паравана, а цяпер, бачыш, нават „кану“ засталіся. Бяда толькі ў тым, што часу нельга марнаваць. Ці скора яны вернуцца?

Усім здавалася, што вось-вось зьявяцца ворагі. Жанчыны пачалі ўжо зносіць рэчы ў пакінутыя два чаўны.

Нарэшце з заварота паказаўся човен, але ў ёй сядзелі толькі Тойдо і Кос. Манг пачаў трывожыцца. Што магло здарыцца з дзяўчынай?

— Хутчэй! Хутчэй! — крычалі з берага жанчыны. — Ёна! Ёна!

Гэта слова ўстрывожыла мужчын. Пад'ехаўши, яны раз-жа пачалі пытаць, у чым справа, але Манг, заместа адказу, запытаў, дзе дзяўчына.

— Ня ведаем, — адказаў яны. — А дзе і колькі ёна выбачылі?

— Чатыры чалавекі, на адлегласці дзвіюх гадзін, — казаў Манг. — А дзе была Белая Птушка, калі вы паехалі?

— Мы яе тутака пакінулі, — сказаў мужчыны. — Ці не зуважыў ты, якія намеры яны маюць?

— Відавочна, варожыя, бо грозна казалі слова „фуіджы“, — адказаў Манг. — Можа бачылі вы, у які бок яна пайшла?

— А на якое ліха яна нам здалася! — крыкнуў раззлаваны Тойдо. — Тутака для нас больш сур'ёзная справа: тутака ўсім нам пагражает небясьпека. Гэтыя паганыя ёна спрадвеку

занялі найлепшыя месцы і съцерагуць іх, як сабакі, нават і тады, калі і самім ім не патрэбна. Каб мы былі разумнейшыя, ды сабраліся ўсе разам...

— Ну, не храбрыся, Тойдо, — перабіў Кос. — Калі гэта яшчэ будзе, а покуль што нам самім трэба хутчэй ехаць.

— А я не паеду, — рашуча сказаў Манг.

— Што?! — вытарапіў вочы бацька: — Чаму? Што ты ту-така будзеш рабіць?

— Шукаць Белую Птушку, — спакойна адказаў Манг.

— Дурны! Што ты адзін зробіш? Цябе она заб'юць!

— Аднаму яшчэ лепш. Я скаваю кану ў гушчары, а сам буду чакаць, пакуль яна прыдзе, а калі ня прыдзе, адшу-каю яе.

Тойдо і Кос зірнулі адзін на аднаго і паціскалі плячыма.

— Ды нашто яна табе? — ізноў сказаў Тойдо.

— Я яе выратаваў ад съмерці і абыцаў адвезьці да белых. Шкода, калі яна загіне ў апошнюю хвіліну. Нядобра будзе так пакінуць яе, нават ня спробаваўши выратаваць.

— А можа яна наўмысьля ўцякла ад нас? — сказаў Кос.

— Гэтага ня можа быць, — упэўнена адказаў Манг: — Белая Птушка занадта слабая і далікатная для такой справы.

Трэба дадаць, што Манг шкадаваў сваю „птушку“, як дзіцянё шкадуе сваю ляльку ці іншую прыгожую цацку. Рэч была такая рэдкая, прыгожая і цікавая ў іх жыцьці, што задарма губіць яе было шкода. А калі прыняць пад увагу, што праз яе ён спадзяваўся ўвайсьці ў зносіны з белымі, дык тады ўжо зусім варта было рызыкнуць.

Тымчасам зборы ў дарогу былі скончаны. А Манг пачаў цягнуць сваю кану на бераг.

Тойдо і Кос убачылі, што Манг не жартуе, што ён са-праўды застаецца. Сваёй „птушкі“ ён тутака ня знайдзе, а

толькі сам напэўна загіне. Значыцца, уся іх справа дасьць зусім ня тыя вынікі, на якія яны спадзяваліся. Крыху парадзіўшыся, яны хутка прышлі да перакананьня, што прыдзецца сказаць Мангу, дзе яго „птушка“.

— Вось што, Манг,—сказаў тады Тойдо:—белай дзяўчыны ты тутака ня знайдзеш. Згодна яе жаданьню, мы адвезьлі яе бліжэй да шляху белых і пакінулі яе тамака на адным востраве.

— Дык яна-ж загіне там!—ускрыкнуў Манг.

— Можа хто-небудзь падбярэ,—сказаў Кос, гледзячы ўбок.

— Я тады сам адвязу яе,—горача сказаў Манг.—Дзе яна?

— Сядай у кану, мы табе пакажам.

Праз хвіліны трох чаўны ехалі ў той бок, адкуль толькі што вярнуліся Тойдо з Косам. Не даяжджаючи да таго вострава, дзе была пакінута дзяўчына, Тойдо спыніўся і сказаў Мангу:

— Вунь тамака яна за тэй скалой. Едзь сабе далей адзін, забірай сваю „птушку“ і вязі яе на шлях белых. Вяртайся хутчэй назад. Мы будзем ля „Вострава Пінгвінаў“.

І Манг паехаў далей адзін.

А няшчасная міс Грэт ізноў апынулася ў бязвыходным становішчы, на гэты раз, здавалася, канчаткова. Калі Манг з жанчынамі пайшлі ў лес, да яе падышлі Тойдо і Кос і на мігі сталі казаць, што ёй трэба ехаць туды, да белых. Яны нават паказалі, як ідзе і гудзэ параход. Сэнс іх размовы яна ўразумела, але яе вельмі дзівіла, чаму гэта яны робяць, а ня Манг, ды яшчэ ў адсутнасці Манга.

Яна інстынктам адчула, што справа тутака нячыстая і пачала адмаўляцца. Тады мужчыны ўхапілі яе сілком і пасадзілі ў лодку. Цяпер ужо зусім стала ясна, што яе вязуць на съмерць. Яна пачала біцца, плакаць, крычаць, але ёй зачынілі

рот. Нарэшце яна выбілася з сіл, самлела, і ў такім выглядзе  
яе давязылі да невялічкага астраўка і высадзілі на бераг.

Калі яна крыху ачулілася, то убачыла, што ляжыць адна  
на беразе пад скалой. Зараз-жа прыпомнілася ёй, як яна  
стаяла тады на скале. Таксама падыходзіў вечар, таксама гола  
было навокал, таксама спакойна плюхалася мора, таксама ўпе-  
радзе была съмерць. Толькі на гэты раз ня было ўжо надзеі,  
што прыедзэ Манг...

І вось, нібы праз сон, убачыла яна, што пад'яжджае чо-  
вен, а ў ім капитанскі мундзір.

— Манг?!—крыкнула дзяўчына щасцівым голасам, пра-  
цягнула руکі і зас্মяялася.


Усьміхнуўся і Манг, але потым з дакорам стаў вымаўляць:

— Чаму Белая Птушка ўцякла ад Манга? Ён сам павёз-бы  
яе да белых. А так ты загінула-б тутака!

Як зъдзівілася-б дзяўчына, калі-б магла ўразумець, што  
ён кажа! Але гэта ёй ня шкодзіла. Досыць было таго, што яна  
ізноў выратавана і на гэты раз напэўна паедзе насустроч ка-  
раблю. Манг выразна паказаў, што яны не паедуць назад да  
бацькоў, а накіруюцца туды, да шляху белых.

Пацягнуліся дні бадзяньня па Магелянавай пратоцы. Дні  
больш цяжкія і галодныя, чымся раней, бо нельга было адлу-  
чацца ад дарогі, каб пашукаць лепшага месца і спажывы.  
А навокал голыя і няпрытульныя скалы. Пяць дзён прышлося  
начаваць у чаўне.

Але-ж затое кожны дзень быў поўны надзеі. Тут ужо  
сапраўды можна сказаць, што дзяўчына ўсе вочы прагледзела,  
чакаючы карабля. Не адставаў ад яе і Манг. Вось, здаецца,  
за скалой забляеўся парус або дым. Сэрца дзяўчыны гатова  
выскачыць з грудзей. Але гэта ўзыяцелі птушкі... Вось далёка  
нешта зачарнелася, плыве. Але гэта, ня вельмі далёка, плыве



— Манг?! — крикнула дзяўчына шчасльвым голасам.

такое самае кану нейкага фуіджынца... І гэтак з ранняя да вечара, дзень за днём. Нават ноччу прыходзілася пільнаваць, хоць караблі звычайна і ўхіляюцца ехаць уначы праз Магеллянаву пратоку.

І вось на шосты дзень на кругавідзе сапраўды задыміўся паразад. Ці можна апісаць, што адчула міс Грэт? Пагражала нават небясьпека, што яна сканае ад разрыва сэрца. Нельга было-б сказаць, што больш яе хвалявала: ці радасць сустрэчы, ці боязнь, што яны не патрапяць, што карабель абміне іх, як тады... Але цяпер яны ўжо мелі досыць часу, каб стаць якраз на дарозе.

Карабель набліжаўся. Дзяяўчына на чаўне так мітусілася, што некалькі разоў ледэй не перакуліла яго. Для большай упэўненасці яна адарвала рукаў свайго і бяз гэтага парванага адзеніння і пачала ім махаць.

Але там і самі праз біноклі заўважылі нязвычайных пасажыраў: нібы эўропейскую жанчыну, падобную да дзікай, і дзікуна, апранутага ў эўропейскае адзенінне.

Вось карабель прыпыніўся. Спусцілі сходні. Ля краю згрудзілася зацікаўленая публіка. Ля волата-карабля бездапаможна кідалася муха-лодка. З вялікім усілкам Манг накіраваў яе да сходняў. Вось Белая Птушка ўчапілася за вяроўкі і палезла ўверх. У Манга ажно дух заняло, калі ён падняў галаву і зірнуў на гэтую будыніну. Што-ж павінна быць там у сярэдзіне? Ці дазволяць і яму ўзълезеці, паглядзець?


Агульная ўвага, спачуванье і цікавасць сустрэлі дзяяўчыну на караблі, але ня меншай увагай карыстаўся і фацэтны дзікун у капитанскім мундзіры.

— Гляньце, які капитан! Ха-ха-ха!

— Хоць і бяз майтак!

— Ах, які ён цікавы! — пляскалі рукамі пані і паненкі.

Манг усё не рашаўся, ці лезьці яму адразу, ці не. Ды і боязна неяк. Тут ён убачыў, што Белая Птушка схілілася зверху, ласкова съмлеца і ківае яму галавой.



Манг ухапіўся за сходні.

Зразумела, капітан згадзіўся,—і праз хвіліну на палубе сярод шырокага кола пасажыраў зьявіўся Манг у сваім убраньні...

— Мой добры Манг! — казала яна. — Дзякую табе! Бывай здароў і шчасль! Выбачай, што нічога ня маю, каб цябе ўзнагародзіць.

Пачуўшы гэтыя слоўы, публіка з пароходу пачала кідаць яму розныя рэчы. Але, на дзіва, Манг ня кінуўся за імі: ён зразумеў, што Белая Птушка ласкова запрашае яго, асьмляеў і ўхапіўся за сходні.

— І ты хочаш ехаць? — сказала дзяўчына: — Ну, добра. Я буду вельмі рада, мой верны Манг.

І, звярнуўшыся да капітана, яна сказала:

— Дазвольце і яму сесьці. Мы заплоцім за праезд. Гэты чалавек выратаваў мяне ад съмерці.

Ня дужа артыстыых магло-б пахваліцца такім посьпехам, які спаткаў Манга. Крыкі, рогат, воплескі пакаціліся па пустэльнай пратоцы і адбіліся рэхам між дзікіх скал і цясьнін.


А Манг стаяў пасярэдзіне, апусьціўшы руکі, неяк крыва ўсьміхаўся і ня ведаў, на што дзівіцца: ці на фацэтных людзей у нязвычайнім адзеньні, ці на дзіўнае абсталяваныне, ці на страшную трубу з дымам, ці на ўздрыгі і грукат кану-зывера, які ўжо пачаў рухацца наперад.

— Ахвярую капитану Мангу нестарчающую частку адзеньня! — крыкнуў адзін вясёлы паніч і праз хвіліну прынёс яму... нагавіцы. Узьдзелі іх і зноў пакаціліся ад съмеху. Сярод аднастайнай, нуднай дарогі гэта здарэніе прынясло людзям некалькі хвілін забавы. А потым забыліся і зноў пачалі нудзіцца.

Праз некалькі хвілін пратока апусьцела. Як і раней, варушылася вада, як і раней, моўчкі стаялі суровыя, чорныя скалы, як і раней ніякіх адзнак чалавека.

Толькі сярод вады сіратліва хістаўся кану. На сподзе яго курылася галавешка, побач валяліся скуры і тырчэла вясло з пікай.

У паветры праразьліва крыкнула чайка, пакружылася над чоўнам, некалькі разоў пралящела над ім так нізка, што нават дакранулася крылом, а потым спакойна ўселася на краі...



## X

### Праз чатыры гады.

(Пасъляслоўе).

На аднэй з лепшых вуліц Лёндону стаіць пышны рэсторан „Космополіт“.

Шмат людзей спыняецца ля вакон, каб падзвіцца на пышнае, багатае аbstаліваньне, асабліва-ж на тых людзей, што абслугоўваюць рэсторан. Сярод сотні офіцыянтаў нельга ўбачыць і двух, якія-б належалі да аднэй нацыі: кожны з іх зьяўляецца прадстаўніком асобнай нацыі. Здаецца, увесь сьвет сабраўся, каб служыць ангельскаму капіталу. Ня толькі беднаму, але сярэдняму чалавеку нельга было думаць навязыцца гэты палац, дзе адна жабіна лапка каштавала два рублі.

Але, ня гледзячы на гэта, народу заўсёды было поўна.

Кожную хвіліну бяспечна пад'яджалі аўтомобілі і адтуль выходзілі вясёлыя, шчаслівыя людзі. Вось пад'ехала кампанія з двух маладых мужчын і жанчыны. Адзін з мужчын быў цывільны, у цыліндре, з моноклем, другі—у форме флёцкага ваеннага афіцэра. Жанчына была прыгожая, гадоў 22-х, з тонкім далікатным тварам і блакітнымі вачымі.

Яны ўвайшлі ў сярэдзіну і спыніліся ў вялікай залі, дзе на эстрадзе выступалі нейкія афрыканскія танцоркі, а музыка даносілася аднекуль зьверху. Навакол гула гаворка, час-адчасу раздаваліся стрэлы коркаў з бутэлек.

Зараз-жа падскочыў нэгра і скіліўся, чакаючы загаду.

— Шампанскага і амараў \*),—загадаў афіцэр.

— Не, пачакайце,—спыніла жанчына:—Паклічце лепш Манга. Хай ён падае.

— Слухаю!—сказаў нэгра і пабег назад.

— Я, сястрыца, баюся, што вы пачастуеце нас вашымі ўлюбёнымі стравамі: сълімакамі, чарвякамі і іншымі ласункамі—мусіць, ты ўжо занудзілася па іх.

Грэт зас্মяялася і паківала яму пальцам:

— Пачакай, можа і табе калі-небудзь прыдзеца карміца гэтым!

— Не,—адказаў брат,—калі ўжо ня будзе чаго есьці, дык я тады хоць хлеба з маслам зъем.

Тымчасам падыходзіў Манг. Хоць зусім інакшы выгляд ён меў, хоць на ім быў дасканалы сурдутны гарнітур, але ўсё-ж такі кідалася ў вочы, што гэта ўбраньне неяк не пасавала да яго. Нізкі рост, доўгія руки, тонкія ногі, агульны выгляд і рухі,—уся гэта спадчына яго папярэдняга жыцця давала сябе адчуваць.

Калі ён убачыў сваю „Белую Птушку“ такую прыгожую, чистую, у пекным шэрым адзеніні і разам з тым такую чужую, далёкую,—ён ня мог паверыць, што калісьці яны былі так блізка адзін ля аднаго. Але вобразы самі паплылі перад яго вачымі: вось ён яе выратоўвае з мора, вось яны на скале, потым у бацькоў, потым пяць дзён у чоўне...

— Гэй, ты, малпа! Падай канъяку!—пачуў ён ля сябе п'яны голас.

Манг азірнуўся і ўбачыў п'янага пана, які ўтаропіўся на яго бычачымі вачымі.

— Выбачайце!—сказаў Манг:—Я заняты.

\*) Морскія ракі.

— Што!—гыркнуў пан і стукнуў кулаком па стале.—  
Хіба я ня бачу, што ты ідзеш з пустымі рукамі?—і ён ізноў  
стукнуў кулаком так, што шклянкі зазывінелі.

Падскочыў старшы служачы:

— Выбачайце, пан! Чым, пан, нездаволены?

— Што-ж гэта ў вас робіцца?—зароў той.—Паназьбіралі  
малпаў са ўсяго съвету, а служыць не навучылі: ідзе з пустымі  
рукамі і адмаўляецца, калі яму

загадваюць. Гэта-ж...



Манг падышоў да стала.

Ледзь уціхамірылі яго.  
Але да службовай дзейнасьці Манга далучылася новая  
пляма...

Манг падышоў да стала  
Грэт і пакланіўся. Абодвы  
мужчыны сталі пільна прыгляджацца да яго.

— Дык вось які ён!  
— прамармытаў ваенны.

— Ну, як жывеш, Манг?  
пачала Грэт:—як ідзе служба?

— Дзякую, міс. Служу,  
як магу.

— А я цяпер ужо ня міс, а містрыс \*). А гэта мой муж,  
капітан ваеннага карабля.

— Відаць, такі ўжо лёс твой, сястрыца, што галоўныя  
моманты твайго жыцця звязаны з капітанамі.

— Дзякую за параўнанье!—нездаволена буркнуў муж.

\* Міс—паненка, містрыс—пані.

— Не абражайся, Джэк,—гаварыў далей брат:—ён-жа-ж быў не ваенны, а цывільны капитан.

Манг стаяў і саромліва ўсьміхаўся. Ён добра памятаў „урачыстае“ спатканье на караблі.

— А што, Манг, ці не хацеў-бы ты вярнуцца дамоў? Ці не шкадуеш ты сваёй нявесты Мгу?—пыталаася далей Грэт.

— Ня ведаю,—адказаў Манг, падумаўшы:—наведацца ў кожным разе хацелася-б.

— А мы з табой, мусіць, ня скора ўбачымся. Я сёньня ноччу выяжджаю з мужам у Індыю.

Хоць і бяз гэтага Манг бачыў яе за гэты час разы са тры, але ўсё-ж такі яму неяк сумна стала. Знаходзячыся адзін у гэтым чужым шматмілённым горадзе, ён усё-ж такі адчуваў, што тутака недзе ёсьць чалавек, які ведае яго, які звязан з ім агульнымі перажываньнямі, успамінамі, да якога нават можна было-б звярнуцца ў часе бяды. Гэта-ж яна зъмясьціла яго ў гэты рэсторан і нават за першы год заплаціла гаспадаром значную суму за ўтрыманье і навучанье. І ў далейшым гаспадары лічыліся з ёй і, здаецца, яшчэ раз атрымалі гроши. Без яе ён ня ўтрымаўся-б тутака ніводнага дню. А цяпер невядома, што будзе.

— Ну, дык прынясі нам вячэрну,—сказаў ваенны і зака-заў стравы.

Калі Манг адышоў, афіцэр звярнуўся да жонкі:

— Грэт, ты забываешся, што знаходзішся на людзёх. Ты размаўляеш з ім, нібы з роўным. Гэта-ж няпрыстойна. Што могуць падумаць людзі, гледзячы на такое панібрацтва?

— Гэта-ж апошні раз, на развітанье,—апраўдвалася Грэт:—Усё-ж такі яму я вінна сваім жыцьцём, а ты—сваёй жонкай,—дадала яна, хітра ўсьміхаўся.

— Затое-ж ты зрабіла для яго ў сто разоў больш. Ня кожны так адплаціў-бы. Але з гэтага не вынікае, што ты павінна сябраваць з гэтай малпай.

— Ну, якое тутака сяброўства! — махнула рукой Грэт.

— Капітан капітану зайдзросціць, — уставіў сваё слова брат.

— А ты гатоў на ўсялякія недарэчнасці, абы толькі пажартаваць, — незадаволена адказаў афіцэр.

Калі пасъля вячэры ваенны расплачваўся, ён даў Мангу „на гарбату“ тры фунты стэрлінгаў (30 руб.), за што жонка зірнула на яго ўдзячным поглядам.

Манг доўга стаяў на месцы і сачыў, як выходзіла „Белая Птушка“. А тая ўжо шчабятала аб ад'ездзе, аб падарожжы, аб знаёмых і зусім забылася, што на съвеце існуе нейкі Манг...

Праз тры дні Манга звольнілі з пасады...

Апошній прычэпкай было яго „непаразуменьне“ з п'яным панам. Яшчэ важней было тое, што яго протэктарка (абаронніца) выехала. А галоўнай прычынай было, што Манг ня меў той вяртлявасці, спрытнасці, хітрасці, якая патрабуецца ад лёкай ў такіх панскіх установах.

І Манг апынуўся на вуліцы, сярод тысячаў беспрацоўнага люду — белых, чорных, жоўтых, бурых.

І, бадзяючыся па імглістых вуліцах Лёндону, ён часта ўяўляў сабе іншы горад сярод скал, вуліцы-каналы, морскіх птушак, кану, сям'ю і Мгу...



## З ІМЕСТ

I

Стар.

Морскія людэі. Дзіўны горад. Раздураныя кісяніты. Лодка ў па- 5  
ветры

II

Па падіва. Сустрэча з караблём. Пашицьцё лодкі. Чалавек у пту-  
шынай віпратцы. Паляванье на маржоў. Сварка з-за скуры... 15

III

Вандраваныні Манга. Нязвычайнае войска. Бойня. Напіліся крыві.  
Няпрыемная ночь. 26

IV

Новая стаянка. Падводны лес. Выгоды на 100 проц. Непажаданы  
сусед . . . . . 35

V

Мангава падарожжа. Зялёны востраў. Подласьць Нгара. Бура. Гу-  
док. Чалавек у моры. „Людаед“ і „вышэйшая істота“ . . . . . 42

VI

На другі дзень. Мярцвяк. Манг у капітанскім адзеніні. Пабудова  
лодкі. Ад'езд. Параход прыйшоў міма. Катастрофа. Перад тва-  
рам съмерці. Пакінутая стаянка . . . . . 56

VII

Дома. „Чорт!“ Па ахвяру. Альпага. Барацьба з птушыным царом.  
Спуск на „парашуце“. Урачыстае ахвяраванье. „Чорт“ ашукаў! 69

VIII

Чаканыне. Нгара! Барацьба ў вадзе. І „чорт“ умяшаўся! Съмерць  
пад рогат. Вандраваныне з паненкай. Спатканыне са сваімі . . . . . 81

IX

Па ягады. Она! Гуанако падвёў. Адступленыне. Эльнікненые  
„белай птушкі“. Ізноў Манг выратаваў. Карабель. Урачыстае  
спатканыне „капітана Манга“ . . . . . 91

X

Праз чатыры гады (пасъляслоўе) . . . . . 102

# Кніжкі для дзетак-малалетак

у некалькі фарбаў

А. САВЁНАК

## ПЕРШЫ ДЗЕНЬ У ДЗІЦЯЧЫМ САДЗЕ

Стар. 16. Цана 45 к.

А. САВЁНАК

## ШТО ШПАРЧЭЙ

Стар. 14. Цана 40 к.

А. САВЁНАК

## РАЗАМ ЛЕПЕЙ

Стар. 12. Цана 40 к.

Л. ЧАРНЯЎСКАЯ

## ВАРКА

Стар. 12. Цана 55 к.

З. БЯДУЛЯ

## ВОЎК-ДУРАНЬ

Стар. 12. Цана 55 к.

А. ЗІМІОНКА

## НАШЫ ПРЫЯЦЕЛІ

Стар. 12. Цана 60 к.

З. БЯДУЛЯ

## ДВА МАРАЗЫ

Стар. 10. Цана 40 к.

З. БЯДУЛЯ

## КАЧАЧКА-ЦАЦАЧКА

Стар. 14. Цана 40 к.

Я. КУПАЛА

## ПАЖАРНІКІ

Стар. 8. Цана 25 к.

А. ЗІМІОНКА

## ПРАЦАВІТАЯ ДЗЯЎЧЫНКА

Стар. 16. Цана 22 к.

З. БЯДУЛЯ

## ЯК ЖАБЫ БАРАНІЛІСЯ АД БУСЛА

Стар. 12. Цана 50 к.

# Кніжкі для большых дзетак

З малюнкамі ў тэксьце і з вокладкамі ў некалькі фарбаў

ХМАРКА

## АПАВЯДАНЬНЕ СТАРОГА ВОЖЫКА

Стар. 27. Цана 35 кап.

Д' АМІЧЫС

## ЮНЫЯ ГЭРОІ

Стар. 24. Цана 25 кап.

Д' АМІЧЫС

## 1-е МАЯ ГЭЛЬКІ

Стар. 16. Цана 45 кап.

А. НЯВЕРАЎ

## ЯК У НАС ВАЙНА БЫЛА

Стар. 22. Цана 40 кап.

А. Савёнак і Ўл. Луцэвіч

## ШЭРАЯ ШЫЙКА

Стар. 15. Цана 40 кап.

Д' АМІЧЫС

## ЯК ДЗЯЎЧЫНКА ВЫРАТАВАЛА ПОЕЗД

Стар. 16. Цана 15 кап.

А. Савёнак і Ўл. Луцэвіч

## ГАБРУСЬ і РУДЗІК

Стар. 11. Цана 30 кап.

Ш. Лібэрман і Р. Сіманоўская

## НЯЎДАЛЫ ЯЗДАК

Стар. 13. Цана 20 кап.

Р. Кіплінг

## БУНТ МОЦІ-ГЁДЖА

Стар. 14. Цана 80 кап.

А. САВЁНАК

## ПТУШЫНАЯ СТАЛОУКА

Стар. 11. Цана 45 кап.

# Бібліотэка школьніка

Б. КЕЛЕРМАН

## ШАХТА „ДЗЯДЗЬКА ТОМ“

Стар. 23. Цана 35 кап.

Я. МАЎР

## У КРАІНЕ РАЙСКАЙ ПТУШКІ

Стар. 150. Цана 1 р. 75 к.

А. ЯКІМОВІЧ

## ГУЛ БУБНА

Стар. 59. Цана 12 кап.

М. МІНАЕЎ

## ЛЯТУНЫ

Стар. 44. Цана 28 кап.

М. ПАЛІКАРПАЎ

## ЗЬМІТРАКОВА СТУДНЯ

Стар. 15. Цана 12 кап.

Я. ВІР

## МАЛЕНЬКІ БАЛАГОЛ

Стар. 47. Цана 25 кап.

Э. ТАМПСОН-СЭТОН

## ГІСТОРЫЯ АДНАГО МЯДЗЬВЕДЗЯ

Стар. 32. Цана 40 кап.

Т. ФАРАФОНТАВА

## АПАВІДАНЬНЕ ПРЫГОННай БАБУЛЬКІ

Стар. 27. Цана 20 кап.

Н. Дарафеев і М. Палікарпаў

## ПАГАСПАДАРСКУ

Стар. 30. Цана 15 кап.

М. БАРШАВА

## ЛЯВОНКА НА ВЁСЦЫ

Стар. 27. Цана 20 кап.

С. СЯМЁНАЎ

## МАКАРКА

Стар. 23. Цана 12 кап.

П. ЗАМОЙСКІ

## ЛІСТ ІЛЬЛІЧУ

Стар. 21. Цана 20 кап.

С. БІГЛЕЦ

## ЯК ДЗЕЦІ КАМУНУ РАБІЛІ

Стар. 28. Цана 40 кап.



# БІблІотека міської ради

6. Кримські  
ВІДКРИТІ ДЕНЬЧНІ ГРИ  
Сп. за № 100-25 зл.

7. Кримські  
ІЧНІ РІВНОВІГИ  
Ф. 150. Ціна 1 зл.

8. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

9. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

10. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

11. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

12. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

13. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

14. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.


15. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

16. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

17. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

18. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.

19. Кримські  
ІЧНІ ВІДКРИТИ  
Сп. за № 100-25 зл.



1964 г.

Бум. здешн.

1964-г. №



ЦАНА 80 кап.



B0000002741534

